

19 красавіка, удзень дажджы чакаюцца ў Гомельскай, Магілёўскай і месцамі ў Гродзенскай і Віцебскай абласцях, паведамляе карэспандэнт БЭЛТА галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Вольга Фядотава. А ў Брэсцкай і Мінскай абласцях абдышча без ападкаў. Тэмпература паветра гэтай ноччу складзе 1—7 градусаў цяпла, заўтра ўдзень паветра прагрэецца да 7—13 градусаў вышэй за нуль.

Наступныя двое сутак, 20—21 красавіка, пад уплывам цыклону, што перамяшчаецца праз Балтыйскае мора на ўсход, чакаецца няўстойлівы характар надвор'я — апады, парывысты вецер. А 21 красавіка даждж будзе змяняцца мокрым снегам. Падзьме паўночна-заходні вецер. Тэмпература паветра ў ноч на 20 красавіка складзе ад нуля да 6 градусаў цяпла. Удзень яна не перавысіць плюс 4—9 градусаў.

У суботу, 21 красавіка, уначы час тэмпература паветра будзе вагацца ад 4 градусаў марозу да 2 градусаў цяпла. Удзень яна складзе 2—8 градусаў вышэй за нуль. І толькі ў Брэсцкай вобласці паветра прагрэецца да плюс 10 градусаў.

У нядзелю, 22 красавіка, з ростам атмасфернага ціску ў многіх раёнах апады спыняцца. Толькі невялікія апады пройдуць пераважна на паўночным усходзе краіны. Пры гэтым у ноч на 22 красавіка чакаецца ад нуля да мінус 5 градусаў. А ўдзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. У Брэсцкай вобласці паветра прагрэецца да плюс 14 градусаў.

Паводле папярэдняй прагнозы сіноптыкаў, у пачатку наступнага тыдня месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпературны фон пачне паступова павышацца, і да 24 красавіка дзённая тэмпература дасягне 10—16 градусаў цяпла. У Брэсцкай вобласці будзе 18—20 градусаў вышэй за нуль.

Гімназісты загінулі ў ДТЗ

Трагічнае здарэнне зафіксавана ў Ляхавічах, дзе ўвечары пад колы аўтамабіля трапілі двое вучняў школы-гімназіі.

На пачатку дзсятай вечара мясцовы жыхар, механік аднаго з таварыстваў, на аўтамабілі «Фольксваген» выехаў за межы праезнай часткі. На няшчасце, якраз тады там і знаходзіліся двое васьмікласнікаў, на якіх наехаў аўто. Гімназісты загінулі на месцы здарэння. А вост вадзіцель, паводле папярэдняй інфармацыі, кіраваў машынай у стане алкагольнага ап'янення. Здарэнне, дзе таксама пацярпелі двое пешаходаў, зафіксавана паблізу Мазыра. Тут раніцай мясцовы 31-гадовы жыхар, які знаходзіўся за рулём «Фіата», учыніў наезд на двух мазыран 45- і 41-гадовага ўзросту. У выніку гэтага ДТЗ адзін з мужчын загінуў, а другі змежаны ў бальніцу.

Ігар ГРЫШЫН.

ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «КАЛИБР» (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» проводит открытый аукцион по продаже незавершенной строительством летней базы отдыха «Левки», расположенной на берегу озера «Левки» Стародорожского района Минской области, на земельном участке об.пл. 1,1005 га., в том числе: 8 (восемь) деревянных двухкомнатных летних садовых домиков, (общ. пл. каждого 61,7 кв.м.), административно-хозяйственный блок (120,0 кв.м.), общественная уборная (26,8 кв.м.), вагончик для сторожа (23,5 кв.м.), ограждение, водопроводная сеть, артезианская скважина, водоразборные краны, сеть наружного освещения, светильники наружного освещения (6 шт.), автоматическая водоподъемная установка. Начальная цена — 191888462 бел.руб. с НДС. Задаток в размере 10% от начальной цены лота и перечисления на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «Белпромстройбанк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 дней после проведения аукциона. Переход права пользования земельным участком будет осуществлен по решению местного исполкома на основании заявления победителя аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 22 мая 2007 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21 мая 2007 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 322.

Телефон (8017) 224-61-34. Наш сайт в Интернете: www.rlt.by.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛНЕФТЕСТРАХ. ГОДОВОЙ БАЛАНС ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛНЕФТЕСТРАХ» ЗА 2006 ГОД. 220004 г. Минск, пр. Победителей, 23, кор. 1, тел. (017) 226-78-88.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСООБЩЕСТВА «БЕЛНЕФТЕСТРАХ» ЗА 2006 ГОД

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период. Rows include insurance operations, income, expenses, and results.

Достоверность баланса и отчета о финансовых результатах Закрытого акционерного страхового общества «Белнефестрах» подтверждены ОДО «Промоудит» (специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0061721 от 03.02.2004 г. выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия до 02.02.2009 г.)

ISSN 1990-763X. Курсы валют, курсы валют, курсы валют. Includes exchange rates for USD, EUR, and RUB.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«БЕЛАРУСЬ МАЕ НАМЕР НАРОШЧВАЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА З ІНДЫЯЙ І АМАНАМ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14—17 красавіка знаходзіцца з афіцыйнымі візітамі ў Султанаце Аман і Індыі.

Візіт Прэзідэнта ў Аман, які меў статус дзяржаўнага, стаў першым у п'ятнаццацігадовай гісторыі двухбаковых дыпламатычных адносін.

Сёння Аман — адна з вядучых і аўтарытэтных краін у рэгіёне. Развіццё кантактаў з гэтай дзяржавай мае для Беларусі цікавасць у святле намеру выбудоваць больш актыўны дыялог з краінамі Персідскага заліва.

Паколькі апошнім часам Султанаце праводзіць больш адкрытую палітыку ў адносінах да знешнеэканамічных партнёраў, то малаасвоены аманскі рынак можа быць для Беларусі вельмі перспектыўны.

Акрамя таго, Аман мае значныя інвестыцыйныя рэсурсы, якія Беларусь гатова прыцягнуць для ажыццяўлення ўзаемавыгадных праектаў. Перспектыўнае супрацоўніцтва і ў сферы адукацыі.

Беларусі і Аман плённа супрацоўнічаюць у рамках ААН і іншых міжнародных арганізацый. Асноўныя эксперты складаліся ў знешнім гандлі Амана — нафта і нафтапрадукты, здаваканы газ. 75 працэнтаў экспертных даходаў краіна атрымлівае за кошт паставак вуглевадароднай сыравіны.

14 красавіка пасля прыбыцця ў Маскат Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Султанам Амана Кабусам



Аляксандр Лукашэнка і султан Амана Кабус бен Саід.

бен Саідам, які з'яўляецца кіраўніком дзяржавы і займае ключавыя пасады ў краіне: прэм'ер-міністра, Вярхоўнага галоўнакамандуючага Узброенымі сіламі, узначальвае Цэнтральны банк, Міністэрства замежных спраў, Міністэрства абароны і Міністэрства фінансаў. Цікава, што кожны год Аман мэтанакаравана прымае не больш за дзве замежныя дэлегацыі такога высокага ўзроўню.

Прэзідэнт Беларусі і Султан Кабус бен Саід вызначылі пералік канкрэтных напрамкаў, па якіх бакі маюць намер развіваць узаемадзеянне, а таксама абмяняліся думкамі па актуальнай міжнароднай тэматыцы. Гутарка прадаўжалася амаль паўгадзіны.

15 красавіка беларускі лідар сустрэўся з намеснікам прэм'ер-міністра Султана Амана Сейідам Фахадам бен Махмудам аль-Саідам. Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць у тым, што ў Беларусі і Амана ёсць добрыя перспектывы для ўзаемадзеяння.

Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў маштабы і ўзровень развіцця Амана, які практычна за тры з палавінай дзесяцігоддзі ў сваім эканамічным развіцці дабіўся значных поспехаў.

У сваю чаргу Сейід Фахад бен Махмуд аль-Саід выказаў надзею, што візіт Прэзідэнта Беларусі ў Аман прынясе адчувальныя станоўчыя вынікі.

У гэты ж дзень кіраўнік беларускай дзяржавы правёў яшчэ адзін раўнд перагавораў з Султанам Амана Кабусам бен Саідам, які прайшлі як у пашырэнні складзе, так і ў фармаце сам-насам.

Як заявіў Аляксандр Лукашэнка, Беларусь і Аман маюць агульныя інтарэсы па шэрагу напрамкаў супрацоўніцтва. «Мы зробім усё, каб дастойна прадставіць Беларусь ў Амане», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, гандлёва-эканамічныя адносіны Беларусі і Амана павінны мець трывалую нарматыўную базу.

Султан Амана ў сваю чаргу выказаў зацікаўленасць у развіцці супрацоўніцтва з Беларуссю.

У рамках візіту прэзідэнта ў Аман прадставілі беларускія міністэрстваў, ведамстваў і прадпрыемстваў, якія суправаджалі кіраўніка дзяржавы, правялі двухбаковыя перагаворы з аманскімі калегамі.

Міністр па падатках і зборах Ганна Дзяжыю падпісала з аманскім бокам міжрадавае пагадненне аб прадухіленні дваінога падаткаабкладання і папярэджання ўхілення

ад выплатаў падаткаў адносна падаткаў на даходы і капітал. Заключана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Беларускай прамысловай палатай і Гандлёва-прамысловай палатай Султана Амана. Ад імя Беларусі падпіс па дакументам паставіў старшыня БелГПП Уладзімір Баброў.

Результатамі перагавораў ў Маскаце са сваім аманскім калегам правёў мэр Мінска Міхаіл Паўлаў. Як адзначыў сталічны граданачальнік, улады беларускай сталіцы зацікаўлены ў падпісанні пагаднення аб усталяванні сувязей паміж Мінскам і Маскатам.

Пасля завяршэння візіту ў Аман Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў Індыю. Адказваючы ў Нью-Дэлі на пытанні прадставіцкоў СМІ, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Індыя з'яўляецца не толькі прыярытэтным партнёрам, але і гонарам знешняй палітыкі Беларусі. «Надзыходзіць час Індыі. Такія каласальныя дзяржавы, з такім людскім рэсурсам, вельмі вялікім эканамічным патэнцыялам сёння не можа быць не запатрабавана ў свеце, сёння ні адно пытанне ў свеце не можа вырашацца без удзелу Індыі», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў індыйскаму боку за падтрымку, якая аказваецца Беларусі ў рамках міжнародных арганізацый. У сваю чаргу Беларусь гатова аказаць аналагічную падтрымку Індыі па ўсіх напрамках.

Паводле слоў Прэзідэнта, Індыя належыць да ліку важных знешнепалітычных партнёраў Беларусі, разам з Кітаем і Расіяй. «Мы маем магчымасць апрацаваць патэнцыял гэтых краін для забеспячэння нашай незалежнасці і суверэнітэту», — сказаў ён.

Прэзідэнт дзвюх краін прынялі сумесную дэкларацыю, у якой вызначаны напямкі далейш

шага пашырэння беларуска-індыйскага ўзаемадзеяння. Бака падкрэслілі прыхільнасць да развіцця стратэгічнага партнёрства, важнасць новых ініцыятыў у галіне гандлю, эканомікі, навукова-тэхнічнай і інвестыцыйнай сферах, уключна стварэнне сумесных прадпрыемстваў і прамысловага ўкаранення тэхналагічных распрацовак.

У дакуменце таксама з задавальненнем адзначана паспяховае завяршэнне беларуска-індыйскага перагавораў па ўступленню Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.

Вечарам 16 красавіка адбыўся афіцыйны абед у гонар Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад імя прэзідэнта Індыі Абдула Калама.

Як заявіў у ходзе мерапрыемства Аляксандр Лукашэнка, у Беларусі і Індыі ёсць выдатныя перспектывы развіцця супрацоўніцтва. Вынікі беларуска-індыйскіх перагавораў яшчэ раз падкрэслілі высокі ўзровень дружбы, узаемаўважэння, даверу паміж дзвюма краінамі, сказаў ён.



Аляксандр Лукашэнка з прэзідэнтам Індыі Абдулам Каламам (справа) і прэм'ер-міністрам Манмаханам Сінгам.

дзя. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў індыйскаму боку за падтрымку, якая аказваецца Беларусі ў рамках міжнародных арганізацый. У сваю чаргу Беларусь гатова аказаць аналагічную падтрымку Індыі па ўсіх напрамках.

Паводле слоў Прэзідэнта, Індыя належыць да ліку важных знешнепалітычных партнёраў Беларусі, разам з Кітаем і Расіяй. «Мы маем магчымасць апрацаваць патэнцыял гэтых краін для забеспячэння нашай незалежнасці і суверэнітэту», — сказаў ён.

Прэзідэнт дзвюх краін прынялі сумесную дэкларацыю, у якой вызначаны напямкі далейш

шага пашырэння беларуска-індыйскага ўзаемадзеяння. Бака падкрэслілі прыхільнасць да развіцця стратэгічнага партнёрства, важнасць новых ініцыятыў у галіне гандлю, эканомікі, навукова-тэхнічнай і інвестыцыйнай сферах, уключна стварэнне сумесных прадпрыемстваў і прамысловага ўкаранення тэхналагічных распрацовак.

У дакуменце таксама з задавальненнем адзначана паспяховае завяршэнне беларуска-індыйскага перагавораў па ўступленню Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.

Паводле слоў Прэзідэнта, Індыя належыць да ліку важных знешнепалітычных партнёраў Беларусі, разам з Кітаем і Расіяй. «Мы маем магчымасць апрацаваць патэнцыял гэтых краін для забеспячэння нашай незалежнасці і суверэнітэту», — сказаў ён.

Прэзідэнт дзвюх краін прынялі сумесную дэкларацыю, у якой вызначаны напямкі далейш

шага пашырэння беларуска-індыйскага ўзаемадзеяння. Бака падкрэслілі прыхільнасць да развіцця стратэгічнага партнёрства, важнасць новых ініцыятыў у галіне гандлю, эканомікі, навукова-тэхнічнай і інвестыцыйнай сферах, уключна стварэнне сумесных прадпрыемстваў і прамысловага ўкаранення тэхналагічных распрацовак.

У дакуменце таксама з задавальненнем адзначана паспяховае завяршэнне беларуска-індыйскага перагавораў па ўступленню Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.

Паводле слоў Прэзідэнта, Індыя належыць да ліку важных знешнепалітычных партнёраў Беларусі, разам з Кітаем і Расіяй. «Мы маем магчымасць апрацаваць патэнцыял гэтых краін для забеспячэння нашай незалежнасці і суверэнітэту», — сказаў ён.

Прэзідэнт дзвюх краін прынялі сумесную дэкларацыю, у якой вызначаны напямкі далейш

шага пашырэння беларуска-індыйскага ўзаемадзеяння. Бака падкрэслілі прыхільнасць да развіцця стратэгічнага партнёрства, важнасць новых ініцыятыў у галіне гандлю, эканомікі, навукова-тэхнічнай і інвестыцыйнай сферах, уключна стварэнне сумесных прадпрыемстваў і прамысловага ўкаранення тэхналагічных распрацовак.

У дакуменце таксама з задавальненнем адзначана паспяховае завяршэнне беларуска-індыйскага перагавораў па ўступленню Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.

Паводле слоў Прэзідэнта, Індыя належыць да ліку важных знешнепалітычных партнёраў Беларусі, разам з Кітаем і Расіяй. «Мы маем магчымасць апрацаваць патэнцыял гэтых краін для забеспячэння нашай незалежнасці і суверэнітэту», — сказаў ён.

Прэзідэнт дзвюх краін прынялі сумесную дэкларацыю, у якой вызначаны напямкі далейш

шага пашырэння беларуска-індыйскага ўзаемадзеяння. Бака падкрэслілі прыхільнасць да развіцця стратэгічнага партнёрства, важнасць новых ініцыятыў у галіне гандлю, эканомікі, навукова-тэхнічнай і інвестыцыйнай сферах, уключна стварэнне сумесных прадпрыемстваў і прамысловага ўкаранення тэхналагічных распрацовак.

У дакуменце таксама з задавальненнем адзначана паспяховае завяршэнне беларуска-індыйскага перагавораў па ўступленню Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.

Паводле слоў Прэзідэнта, Індыя належыць да ліку важных знешнепалітычных партнёраў Беларусі, разам з Кітаем і Расіяй. «Мы маем магчымасць апрацаваць патэнцыял гэтых краін для забеспячэння нашай незалежнасці і суверэнітэту», — сказаў ён.

Прэзідэнт дзвюх краін прынялі сумесную дэкларацыю, у якой вызначаны напямкі далейш

шага пашырэння беларуска-індыйскага ўзаемадзеяння. Бака падкрэслілі прыхільнасць да развіцця стратэгічнага партнёрства, важнасць новых ініцыятыў у галіне гандлю, эканомікі, навукова-тэхнічнай і інвестыцыйнай сферах, уключна стварэнне сумесных прадпрыемстваў і прамысловага ўкаранення тэхналагічных распрацовак.

У дакуменце таксама з задавальненнем адзначана паспяховае завяршэнне беларуска-індыйскага перагавораў па ўступленню Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.

19 КРАСАВІКА 2007 г. ЧАЦВЕР № 72 (25937) Кошт 400 рублёў. ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАУ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. 20 красавіка 2007 г. у 10.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаярмейская, 4) прадложыць работу на-цяняльнага сходу Рэспублікі Беларусь.

«Белтэлекам» пачынае развіваць сетку бесправаднага Інтэрнэта

У бліжэйшы час РУП «Белтэлекам» будзе працаваць над развіццём сеткі бесправаднага Інтэрнэта (Wi-Fi) ў Мінску. У першую чаргу пункты доступу Wi-Fi плануецца адкрыць у гасцінцах сталіцы, аэрапорце, на чыгуначным вакзале і ў памяшканнях некаторых прэс-цэнтраў. Аб гэтым паведамляю на сустрэчы з журналістамі генеральны дырэктар прадпрыемства Канстанцін Цікар.

Ён адзначыў, што пасля аналізу вынікаў працы згаданых пунктаў доступу будзе прымацца рашэнне аб тым, «куды рухацца далей» у развіцці Wi-Fi ў сталіцы. Пры гэтым ён дадаў, што бесправадны Інтэрнэт — гэта «іміджавае пытанне, а не бізнес».

Генеральны дырэктар паведаміў таксама, што ў адным з прэс-цэнтраў Мінска сёння ўжо дзейнічае бесправадны Інтэрнэт. Гаворка ідзе пра прэс-цэнтр Нацыянальнай бібліятэкі. «Падчас саміту, які праходзіць там не так даўно, ужо была тэхналогія Wi-Fi».

Ацэньваючы развіццё тэлекамунікацыйнай сферы ў Беларусі, міністр сувязі і інфармацыі Мікалай Панцялеў адзначыў, што «развіццё галіны ідзе ў патрэбным накірунку. Летас доля тэлекамунікацыйнай паслуг у валавым унутраным прадукце ўзрасла на 0,5 працэнтнага пункта».

Пры гэтым міністр дадаў, што з апошнімі дасягненнямі галіны жыхары краіны змогуць пазнаёміцца на XIV Міжнароднай спецыялізаванай выставе па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях «ТІВО-2007», якая будзе праходзіць у Мінску з 24 па 27 красавіка, і на Беларускай кангрэсе па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях, які будзе праходзіць адначасова з выставай.

Лк паведамлілі арганізатары выставы, на ёй, у прыватнасці, ААТ «Гарызонт» прадеманструе новую распрацоўку — ТБ-прыёмнік для лічбавага наземнага тэлевізійнага вяшчання. ААТ «МВАТ» прадставіць першы ачынены шматфункцыянальны банкамат, які выконвае функцыі адразу некалькіх асобных устаткаў (банкамат, плацежны тэрмінал, пункт абмену валюты).

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

БЕЛАРУСБАНК. 21 апреля 2007 года республиканский субботник! В рамках президентской программы «Дети Беларуси» средства, заработанные на субботнике, будут перечислены на расчетные счета детских домов, в помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Денежные средства можно перечислить в любом учреждении АСБ "Беларусбанк" до 22 апреля 2007 года на счета местных финансовых органов.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ. У ЗША ЗАКРЫВАЮЦЬ УНІВЕРСІТЭТЫ І ШКОЛЫ 3-ЗА ПАГОЗ НАПАДУ. У дзясці штатах ЗША ў сувязі з пагрозамі узброеных нападаў на студэнцкія гарадкі закрытыя некаторыя ўніверсітэты і школы, праведзена эвакуацыя навучэнцаў. Гэта адбылося праз суткі пасля стральбы ў Вірджынскім політэхнічным інстытуце, у выніку якой загінулі 33 чалавекі. Паводле інфармацыі з пагрозамі былі атрыманы ў навучальных установах штатаў Луізіяна, Мантана, Ваяшынгтон, Тэхас, Арызона, Аклахома, Тэнэсі, Паўночная і Паўднёвая Дакота і Мінган. У паведамленнях, атрыманых у першыя трых штатах, узгадваўся напад на вірджынскіх палітэх. У Паўночнай Дакоте былі эвакуіраваны студэнты сямі ўніверсітэтаў пасля таго, як побач з адным са студэнцкіх гарадкоў быў знойдзены пакінуты рэчымішок. Нагадаем, раніцай 16 красавіка студэнт карэйскага паходжання Вірджынскага політэхнічнага інстытута Чо Сын-хі застрэліў у інтэрнаце навучальнай установы двух чалавек: дзядзьку, якую ён абвінавачваў у здрадзе, і старшук курсу, які спрабаваў прысвоіць ёй на дапамогу. Кіраўніцтва інстытута і паліцыя палічылі, што злачынца пакінуў тэрыторыю палітэхі, і не сталі абвешчаны трыгвэр і адміністрацыя заняты. Аднак праз дзве гадзіны Чо Сын-хі прыйшоў у адзін з вучэбных карпусоў і адкрыў агонь па студэнтах і выкладчыках, пасля чаго скончыў жыццё самагубствам. Бацькі карэйскага студэнта шпіталізаваны ў стане глыбокага шоку.

ЯРУЗЭЛЬСКАГА ХОЧУЦЬ ПАСАДЗІЦЬ НА 10 ГАДОЎ. Былы польскі прэзідэнт 84-гадова Войцэх Ярузэльскі паўстане перад судом за неlegalнае ўвядзенне ў Польшчы ваеннага становішча 13 снежня 1981 года. Польскі інстытут нацыянальнай памяці, які займаецца расследаваннем значнасці камуністаў і нацыстаў, 17 красавіка накіраваў у Варшаўскі акружны суд 63 папкі з матэрыяламі расследавання, якое праводзілася на працягу апошніх двух з паловай гадоў. За неlegalнае ўвядзенне ваеннага становішча больш за 25 гадоў таму Ярузэльскаму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Сам экс-прэзідэнт сцвярджае, што зрабіў тое, што было неабходна для стабілізацыі краіны і папярэджання ўварвання войскаў Саюза ў Польшчу, які гэта было ў Чэхаславакіі. За час ваеннага становішча ў Польшчы былі расстраляны дзясці чалавек і арыштаваны больш за 90 тысяч прыхільнікаў прафсаюза «Салідарнасць». ЕЎРА-2012 ПРойдзе ў УКРАЎІНЕ І ПОЛЬШЧЫ. Фінальная стадыя чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 года пройдзе ва Украіне і Польшчы. Такое рашэнне ўчора было прынята на пасяджэнні выканкама УЕФА ў ваяліскім Кардзіфе. Выканаўчы камітэт на чале з прэзідэнтам УЕФА Мішэлем Пляціні зрабіў свой выбар з трох кандыдатаў — сумесных заявак Харваты і Венгры, Польшчы і Украіны і самастойнай заяўкі Італіі. Матчы кантынентальнага першынства прымуць польскія Гданьск, Познань, Варшава, Вроцлаў і ўкраінскія Данецк, Кіеў, Львоў і Днепропетровск. Ён адна з гэтых краін раней не прымаля турніры вышэйшага ўзроўню.

# Як жыхары дома № 78 «зялёную зону» адваівалі

**Камітэт дзяржаўнага кантролю аказаў той адзінай арганізацыі, дзе пачулі жыхары дома № 78 па вуліцы Прытыцкага ў Мінску і дамаглі вырашыць сітуацыю, што называецца, на карысць адстага чалавека.**

Калі ў прадстаўніцтвах кастрычніцкіх дзён жыхары вышэйшаймайнага дома (9-павярховага, 24-пад'езднага, з прадуктовым магазінам і іншымі кантрам на першым паверсе) пабачылі, як перад вокнамі хутка «прарастае» агароджа, яны адразу адчулі надобрасе. Толькі-толькі адзінае прасторнае месца каля веларэагна жылга будынка, аблепленнага вакол іншымі жыллымі дамамі, утвардвалі да адкрыцця станцыі метро «Каменная горка». Кожны, хто праязджаў ці прагульваўся па Прытыцкага, мо ацаніць прыкладзеныя намангані: вока радалі акурэньнікі пешаходныя дарожкі, маладзенькі дзручкі, елачкі — прыгажосці чысціня. Раптам усё гэта пачало вынішчацца, як высветлілі абураныя парушэннем гармоніі мясцовае жыхары, дзеля ўздыжэння шматфункцыянальнага комплексу з гандлёва-адміністрацыйнымі памажаннямі.

— Нікто не аналізаваў сітуацыю з пункту гледжання жыхароў з 18-га па 24-ы пад'езды, — кажа актывістка «група супраціўлення», пенсіянерка Людміла Аляксандраўна Бычкова. — Нікто не падумаў, што нас паабяўлялі паўнацэннага асродку пражывання. Гэта пачалося перад домам — глыток паветра, месца адпачынку і пенсіянераў, і малых ма-

туль з каляскамі. Больш за тое, яна не разлічана на ўздыжэнне будынка даўжыней 63 метры, шырынёй — 24 і вышынёй 17,5! Няма тут і неабходнай адлегласці паміж будынкамі — толькі 15, а не 24 пэтрабных метры. Акрамя гэтага, згодна з генеральным планам, на гэтым месцы да 2030 года павіна быць «зялёная зона». З другога боку, навошта нам увогуле абяцаная шматфункцыянальнасць новага комплексу — той жа банк, стаматалагічны кабінет і г.д.? У нас тут усё пад рукой і усё цудоўна працуе...

З кастрычніка жыхары накіроўвалі калектыўныя звароты ў адміністрацыю Фрунзенскага раёна-канкама, Мінгарвыканкам, Камітэт архітэктуры і горадабудаўніцтва і ў многія іншыя структуры.

У студзені зварот быў накіраваны і ў Камітэт дзяржкантролю. Паводле

інфармацыі, змешчанай у дакументах за подпісам больш як 500 чалавек, замест абмеркавання неабходнасці будаўніцтва «комплексу» была наладжана спроба падкупу жыхароў, якім прапанавалі карткі на льготнае абслугоўванне ў яшчэ не існуючым будынку. Факт атрымання дадзенай карткі лічыўся згоднай на будаўніцтва. Таксама была выстаўлена ўрна для «галасавання», аднак апудзіць туды спіс з галасамі супраць будаўніцтва жыхарам не дазволілі.

— У п'яніце, якое мы накіравалі на адрас Дзяржкантролю, мы прасілі ўважліва разгледзець сітуацыю і забараніць будаўніцтва, — тлумачыць Людміла Аляксандраўна. — Нашы жыхары завалілі паркан, пасля забудовшчыкі самі склалі яго, і цяпер ён будзе ляжаць тут да таго часу, пакуль не знойдзецца іншае месца пад будаўніцтва...

А іншае месца шукаць сапраўды давядзецца. Камітэт дзяржкантролю ініцыяваў разбор, для чаго накіраваў адпаведнае пісьмо ў Мінгарвыканкам. Так будаўніцтва шматфункцыянальнага комплексу з гандлёва-адміністрацыйнымі памажаннямі было адменена. Зараз Мінгарвыканкам займаецца пошукам кампенсакійнай пляцоўкі для закахачка будаўніцтва.

— У прынцыпе, гэта другая наша перамога: гадоў дваццаць таму пад нашымі вокнамі хацелі жыцькі аўтастанкун, — тэзісыйка жыхары, зноў жа, не дзівіцца, — у заключэнне паведамліла актывістка. — Некалі хадзілі чуткі, што на нашым «пятачку» ўстанавяць помнік Трыцкаму. Дык хутчэй бы той здарылася. Пад помнік жа нікто капачь не стане...

**Святлана БАРЫСЕНКА.**

## Адказы на звароты грамадзян

У першым квартале гэтага года ад грамадзян краіны ў Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, яго тэрытарыяльныя органы і Дэпартамент фінансавых расследаванняў паступіла звыш 3,5 тысяч пісьмовых і 2,6 тысяч вусных зваротаў.

Як паведамілі ў прэс-цэнтры Камітэта дзяржкантролю, большасць пытанняў, узятых у звароты, звязаныя з дзейнасцю органаў выканаўчай улады, парушэнняў ў рабоце кіраўнікоў, дзейнасцю падпрэміяў і арганізацый, работай камунальных службаў. Так, у Брэсцкай вобласці найбольш колькасць зваротаў грамадзян мела дачыненне да пытанняў дзейнасці падпрэміяў і арганізацый. Асноўныя пытанні, з якімі грамадзяне звярталіся ў Камітэт дзяржкантролю Гомельскай вобласці, былі звязаныя з работай службы камунальна-бытавога аб-

слугоўвання, дзейнасцю арганізацый і падпрэміяў. Скаргі жыхароў Гродзенскай вобласці звязаныя з работай службы камунальнай і дарожнай гаспадаркі, а таксама службы жылывай гаспадаркі. Большасць зваротаў, якія паступілі ў Камітэт дзяржкантролю Мінскай вобласці, дачыніліся рашэння жылвова-бытавых праблем, праціраўных дзённыя службовых асобаў, выплат заробку і дапамог.

Разгляд асобных зваротаў грамадзян запатрабавалі правядзення праверак, падчас якіх былі выяўлены фінансавыя парушэнні. Да асобных суб'ектаў падпрэміяльнай дзейнасці абласнымі камітэтамі дзяржкантролю прыменены эканамічныя санкцыі на агульную суму звыш 48 мільёнаў рублёў, да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты 97 чалавек, ад пасадак вызвалены 10 чалавек.

# 10-Ы КІРМАШ АДПАЧЫНКУ

Сёлётная міжнародная спецыялізаваная выстаўка-кірмаш турыстычных паслуг «Адпачынак-2007» адметная не толькі сваім юбілеем (яна 10-я па ліку), але і многімі іншымі акалічнасцямі: 245 экспанатаў з 14 краін размясцілі свае стэнды на двух паверхах Нацыянальнага выставачнага цэнтру «Белэкспа» — такіх маштабаў раней не было. На працягу чатырох дзён наведвальнікі знаёміліся з відэанасцамі розных краін і, адшукаўшы спыт турістычны рай, маглі набыць псуіцкі на наступны курортны сезон па самых выгадных цэнах, удзельнікі ж заведзілі дзельвавыя кантакты і абмяняліся вопытам.

На зярціцы выстаўкі 14 красавіка прысутнічалі **дырэктар Дэпартамента па турызму Міністэрства спорту і турызму Беларусі Віктар ЯНКВАЕНКА**, намеснік дырэктара «Белэкспа» па выставачнай дзейнасці Аляксандр Шыла і інш.

— Падлікі яшчэ не скончаны, але ўжо вядома, што выстаўку наведвала прыблізна 15 тысяч чалавек — гэта паказчык інтарэсу беларусаў да адпачынку як на радзіме, так і за межой, — адзначыў Віктар Янкавенка. — Акрамя таго, з кожным годам у палку спецыялістаў турыстычнай галіны прыбывае: калі ў 2005 годзе ў штатным раскладзе турыстычных падпрэміяў было 4200 чалавек, то сёння нас ужо 9200! А гэта значыць — мы становімся рэальнай эканамічнай сілай, уплывовай у нашай краіне. Ну, і каб пахваліць саміх сябе, адзначу, што па выніках 2006 года ў Беларусі ўдвая павялічыўся абарот турыстычных падпрэміяў.

На цырымоніі афіцыйнага закрыцця ўдзельнікі атрымалі «па зaslуга» — прайшлі ўзнагароджанне па самых розных намінацыях: «за актыўны ўдзел у выстаўцы» (сярод іншых была адзначана кампанія «Контур-Ламин»), «за ўклад у распрацоўванне нацыянальнага турыстычнага прадукту і вернасць традыцыям адпачынку» (у ліку астанніх лаўрэатаў дыплом у гэтай намінацыі атрымаў нацыянальны парк «Прыпяцкі») і інш. Пра намінацыю «за арыгінальнае афармленне стэнда» варта сказаць асобна, бо падзвіжца было на што: фірмы, якія прадстаўляюць паслугі давінгу, напрыклад, выстаўлялі на сваіх стэндах вадалазныя касцюмы і дэманстравалі відэафільмы

пра падводны свет; прадстаўнікі Турцыі дарылі плакаты з выявамі прыгажосці сваёй радзімы, ну а туркі, што прапануе адпачынак у сядзібках, стваралі ў «Белэкспа» сельскае куткі з усім каментарам. Узнагароды дасталася многім: і «Візіт-туры», і «Залатога мліні», і гарнальнявога цэнтру «Сілічы», і кампаніі «Sunny-travel», якая запаміналася ўсім сваёй стыльнасцю — стэнд быў вытрыманы ў шэра-чорна-чырвоных колерах, з чорна-белымі фотаздымкамі на сценах і чырвонымі герберамі ў шклянках, на поўненых лёдам, а кампанія «Sakub» вітала гасцей ў лядным дожджы з дыктоўнымі драўлянымі ляўкамі і саліманнай страхою — адчуванне складалася такое, нібы адпачываеш недзе ў барычку на пляжы. «За прадстаўленне нацыянальнага стэнда» былі адзначаны турэцкая кампанія «Turkish culture & information office», Нацыянальная турыстычная арганізацыя Украіны, Нацыянальнае турыстычнае ўпраўленне Чэхіі «Czech tourism», нацыянальны стэнд Дэпартамента турызму і камарцыйнага маркетунгу ўрада Дубая, Дзяржаўнай адміністрацыі па турызму Балгарыі. Самы пачаснай стала, пэна, намінацыя «за вернасць традыцыям адпачынку» яе атрымалі сапраўдныя тытаны — тыя кампаніі, якія на працягу ўсіх 10 гадоў удзельнічалі ў выстаўцы «Адпачынак».

— «Беларусь-турыст», «Аэрабелсервіс», «Natali-tour», «ТОП-тур», «SMOK-travel», «Colorland», «Беларускі спадарожнік», «Sunny-travel», «Тусанварж», «Смалянкіна», «Мыс», «Падзвіжца», «Sakub», «Экалогія-тур», «Алатан-тур» і інш. Акрамя памятных дыпломаў ім уручылі хрустальныя вызы з гравіроўкай, прысвечанай выстаўцы.

Аднак на гэтым узнагароды не скончыліся. — Нацыянальнае агенства па турызму падтрымвала свае прызы для 10 кампаній, што ў 2006 годзе найбольш актыўна ўдзельнічалі ў міжнародных выстаўках за межой, — аб'явіў Віктар Янкавенка, якому і дэварылі ўручэнне. Лідарамі па прадстаўленню нацыянальнага турыстычнага прадукту ў Беларусі за мяжой былі названы «Цэнтурорт», «ТОП-тур», «Алатан-тур», «Альфа-стар», «Знеш-ін-турыст», «Белінтурыст», «Турлюкс», «Экатур-б», а таксама гасцініцы «Арбіта» і «Мінск».

**Ала МАЧАЛАВА.**



# СТВОРАНА КНІГА ПРА МІНШЧЫНУ

Выйшла ў свет створанае па ініцыятыве Мінскага аблвыканкама выданне «Сэрца Беларусі — Міншчына. Гісторыя. Культура. Традыцыі». Кніга па сутнасці з'яўляецца не толькі даведнікам для аматара гісторыі і дапаможнікам для вандрожніка. Адначасна яна можа быць і альбамам, які ўтрымлівае па-мастаку выкананыя фотаздымкі славетных мясцін Мінскай вобласці, і культурнай крыніцай, якая прапануе вычарпальную і патрэбную чытачу інфармацыю.

Прэзентацыя кнігі неадрама прайшла ў час работы выставы «Адпачынак-2007». У цэнтральнай вобласці ёсць на што паглядзець і куды паехаць турысты. На Міншчыне захаваўся старажытныя артыфакты, якія сведчаць аб тым, што багатая культурная спадчына Беларусі заўжды прыцягвае ўвагу. У выданні можна сустрэць мастацкія фотаздымкі царкваў і храмаў, жылісных краўдзіваў і відэа-дзямінаў, выявы лепшых узораў культурных каш-

тоўнасцяў, расказы пра тое, што прыцягвае ўвагу турыста да Мінскай вобласці. Творчая група аўтараў і рэдактараў, дызайнераў зрабіла ўсё, каб кніга атрымалася выдатнай не толькі па зместу, але і па знешняму выглядзе.

**Дзмітрый АЛЬФЕР.**



Фота Марыі Жыліцкай

**У суд Рагачоўскага раёна Гомельскай вобл.** паступіла заява з просьбай да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра грамадзяніна **ГЛУШАКОВА Мікалая Мікалаевіча**, 14 верасня 1962 года нараджэння, ураджэнца г. Рагачова, апошняе месца жыхарства: г. Рагачоў, Вацкальскі тупік, 39, апошняе вядомае месца знаходжання: н.п. Краскова Любарэцкага раёна Маскоўскай вобласці, паведаміць іх судна на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.



**РUP «Белспецконтракт» реалізуе:** Автомобильную технику: ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, «УРАЛ», КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ремкомплекты и запчасти к ним, прицепы и полиуретановые, дорожно-строительную технику, краевые башенные, электрокраны, спецтехнику: топливозаправщики, автоцистерны, мотосапоправщики, авиационно-подвижные электроагрегаты, унифицированные компрессорные станции, кузовы-фургоны, кунги, прицепы-цистерны, погрузчики и самопогрузчики, ремонтные мастерские и станки, электростанции и электроагрегаты, медицинскую технику и имущество, технику и имущество ветеринарного управления, технику и имущество продовольственного управления, технику и имущество СА всевозможного управления, технику и имущество химического управления, приборы, лодки резиновые, палатки, парашюты и купола, связные и радиостанционные кабели, бочки, канистры, перекрывающие станции, ЖД-цистерны и многое другое — всего более 1000 наименований.

Полный перечень реализуемой техники/имущества будет опубликован в газете «Звезда» 25 апреля. Прайс-лист (полный перечень) можно посмотреть в Интернете по адресу: [www.belspecscontract.com](http://www.belspecscontract.com) Справки по телефону в отделе реализации: (017) 224-20-01, 278-06-97.

# КАМЕНТАРЫЙ ДА ПРАЕКТА ЗАКОНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ»

(Працяг. Пачатак у нумары за 13 красавіка.)

У БДПУ імя М. Танка, наадварот, дыплом бакаляўра выдаваўся студэнтам, якія вучацца на «выдатна» і якія прайшлі дадатковы курс навучанна. Тэрмін «магістратура» таксама трактаваўся дастакова вольна: і як «праездзены» аспірантуры, і як павышаная тэарэтычная і практычная падрыхтоўка спецыялістаў. І толькі пасля нарады ў кіраўніцтва дзяржавы, на якую былі запрошаны рэктары вядучых ВНУ, кіраўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук, Вышэйшай атэстацыйнай камісіі, дэпутаты Нацыянальнага сходу і члены ўрада, быў выпрацаваны адзін падыход заканадаўчага замацавання праверанай у нашай расумоўцы схемы. «Крытычны павінен быць адзін: галоўнае — нашы нацыянальныя інтарэсы. Беларуска адукацыя сёння карыстаецца ў свеце велькімі поштыма, нягледзячы на тое, што наша сістэма не адпавядае асобным еўрапейскім шаблонам. Калі мы парухнем тое, што ў будучыні можа забеспячыць высокі ўзровень развіцця нашай краіны, нам нікто ніколі гэтага не даруе», — сказаў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка.

Такое меркаванне падтрымаў дэпутатам. Таму плануецца, што для работы на вытворчасці, у арганізацыі чалавек атрымае дыплом спецыяліста, які сведчыць аб атрыманых фундаментальных і спецыяльных ведах і навыках і які дае права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

Для масавых спецыяльнасцяў Законам прадугледжваецца дыферэнцыяцыя тэрміну навучанна — ад 4 да 5 гадоў. Напрыклад, настайнік фізікі можа быць падрыхтаваны за 4 гады, а настайнік фізікі-матаматы (г.зн. звысоў дзе спецыяльнасць) — за 5 гадоў. Па складаных спецыяльнасцях, такіх, як медыцынскіх, тэрмін навучанна застаецца ранейшым — 6 гадоў. А калі хто-небудзь збіраецца «ісці ў навуку» або заняцца навукова-педагагічнай дзейнасцю, то павінен мець дыплом магістра. **Прыём у магістратуру**, таксама як і на першую ступень вышэйшай адукацыі, будзе праводзіцца на конкурснай аснове па выніках уступных іспытаў. Дадаваць права на працаўладкаванне з улікам кваліфікацыі або на працяг навучанна ў магістратуры.

## НЕ ХАЦЕЛІ ПРАЦАВАЦЬ — ПЛАЦІЦЕ

**Больш за 315 мільёнаў рублёў сплagna паводле іскаў пракурораў Брэсцкай вобласці з маладымі спецыялістаў, якія не адрацавалі вызначаныя заканадаўствам тэрмін.**

У прыватнасці, паводле звестак рэспубліканскай Пракуратуры, не выканалі ўмоў кантрактаў 23 маладыя мільцыянеры. Ім прыйшлося кампенсавальце выдаткі за навучанна на агульную суму больш за 179 мільёнаў рублёў. З 8 выпускнікоў цывільных ВНУ, якія не захацелі працаваць па размеркаванню, сплagna 72,6 мільёна рублёў. Даволле аздаваць даўгі дзяржаве на агульную суму 63,6 мільёна рублёў і 60 асобам, якія пасля навучанна за асоб сродкаў цэнтраў занятасці не адрацавалі адпаведны тэрмін у вызначаным месцы.

**Мікола ДЗЯБЭЛА.**

## УП «Академремстройснаб» НАН Беларусі аб'являе тендер

на прыбытне аборадування (комплектной линии) по производству многослойных деревянных заготовок (бруса). Предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления по адресу: 220141 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 50 или по тел./факсу (8-017) 265-99-27.

**СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 263-96-63, 267-36-20.**

це вызначаны наступны закрыты пералік тыпаў вышэйшых навучальных устаноў: класічны ўніверсітэт, профільны ўніверсітэт (акадэмія, кансерваторыя), іністытут, вышэйшай каледж. Мы захавалі, каб не нанесці шкоды сістэме, вышэйшай каледжы, хоць у нашай рэспубліцы іх налічваецца толькі тры. Вышэйшай каледжы будуць весці падрыхтоўку спецыялістаў толькі на першай ступені па спецыяльнасцях, інтэграваныя са спецыяльнасцямі сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Наогул, віды адукацыйнай дзейнасці ВНУ велькі разнастайныя. Разам з падрыхтоўкай спецыялістаў за вышэйшай адукацыі яны таксама маюць права ажыццяўляць падрыхтоўку абіруентаў для паступлення ў ВНУ, падрыхтоўку спецыялістаў за вышэйшай адукацыі ў і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па дадаткова спецыяльнасцях, падрыхтоўку і навушанне кваліфікацыі спецыялістаў за вышэйшай адукацыі, падрыхтоўку кандыдатаў і дактароў навуку, прафесійную падрыхтоўку, падрыхтоўку па асобных сертыфікатных курсах, навучанне на трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі (напрыклад, ліцей пры БДУ). Такі падыход дазваляе забяспячыць дзейную пераёмнасць паміж школай, ліцеям, каледжам і ВНУ.

Асобныя артыкулы Закона прысвечаны кафедрам, факультэтам, філіялам і прадстаўніцтвам ВНУ. Мы былі занепакоены хуткім ростам філіялаў і прадстаўніцтваў ВНУ замежных дзяржаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якія займаліся даволі сумніўнай адукацыйнай і навуковай дзейнасцю, па сутнасці, за грошы выпісалі дыпломы аб вышэйшай адукацыі. Таму ставім іх у адвольковае прававое рэчышча з беларускімі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі і забараняем прадстаўніцтвам ажыццяўляць адукацыйнай і навуковай дзейнасці, а значыць выдаваць дакументы аб адукацыі.

У Законе змяшчаюцца 20 пунктаў, якія абараняюць **правы нашых студэнтаў**. Заканадаўца замацоўвае пачынаць: льготнае крэдытаванне для аплаты першай вышэйшай адукацыі; забеспячэнне месцамі ў інтэрнатах і часовай праіспайскай дзяржаўна дацяжка пры навіне жылля (для студэнтаў, што навучанна за асоб сродкаў (бюджэту); медыцынскае абслугоўванне і аздараўленне; адтарміноўка ад прызыву на воінскую службу і воінскія зборы неважалежна ад формы навучанна (вочная або заочная); права на скарачэнне памеру або вызваленне ад рэспубліканскага і матэрыяльнае ад рэспубліканскага і матэрыяльнае паспехаў у вучобе, грамадскай і навукова-даследчай рабоце. Акрамя таго, прадугледжваецца зусім новае падстава для прадстаўлення акадэмічнага водпуску — фінансавая.

Вышэйшая школа павіна рыхтаваць не толькі высакоадукаваных і граматычных, але і выхаваных, сацыяльна актыўных, маральных людзей. Таму ў Законе адведзена месца і якаваўчай рабоце са студэнтамі, якія накіравана на фарміраванне і творчэй асобы, выхаванне патрыятызму, актыўнай грамадзянскай пазіцыі. З

# МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ  
І ДЭПУТАТАЎ  
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

19 красавіка  
2007 г.  
№ 16 (70)

## УЛАДА Ў АСОБАХ

### «НЕЛЬГА ЛІЧЫЦЬ ДЗЯРЖАВУ БЯЗДОННАЙ ГРАШОВАЙ БОЧКАЙ»

На пытанні нашага карэспандэнта адказвае  
старшыня Гомельскага абласнога Савета  
дэпутатаў Валерый СЯЛЦКІ



— Склад Саветаў на Гомельшчыне мае свае адметнасці. Якія, Валерый Сялцкі, мяркую, што вы, маючы вялікі вопыт работы — выбіраеце старшынёй абласнога Савета дэпутатаў у тры раз — пра іх ведаеце.

— Хачу адразу сказаць, што склад, погляды і настроі дэпутатаў у многім вызначае абстаноўка, у якой яны выбіраюцца.

Адметнасці мінулых выбараў наступныя. У Саветах вобласці стала намога больш жанчын — 25 працэнтаў. Наперад выходзіць маладое пакаленне. Але і тут свая асаблівасць. Народ выбірае не проста маладых дэпутатаў, а тых прадстаўнікоў моладзі, якія ў нечым заявілі аб сабе — сталі кіраўнікамі або іх імя ў людзей на слыху ў сувязі з нейкімі гучнымі акцыямі. Выбары апошніх скліканняў паказалі, што людзі галасуюць і бачыць сваімі дэпутатамі менавіта кіраўнікоў, бо народ у абсалютнай большасці ўрававаў прыхільнасць да кіраўнікоў, якія не звязаны з канкрэтнымі справамі. Хоць у кіраўніках у Саветах ёсць праблемы. Яны, як правіла, вельмі занятыя людзі. Таму ім цяжка ўдзяляць увагу ў рабоце Савета і выконваць яго функцыі. І, вядома ж, хацелася бачыць у Саветах больш рада-

вых урачоў, настаўнікаў, спецыялістаў рознага профілю, здольных сфармуляваць грамадска значныя праблемы і прапанаваць рэальныя шляхі іх вырашэння.

— У час перадавыбарнай кампаніі і ад простых працаўнікоў, і ад работнікаў Саветаў пярвічнага ўзроўню ў аблвыканкам і аблсавет паступалі шматлікія прапановы. Як яны рэалізуюцца сёння?

— Абсалютная большасць праблем датычылася сістэм жылцезабеспячэння населеных пунктаў — добраўпарадкаванне, пітная вада, аўтобусны рух, рамоні і рэканструкцыя школ, Домаў культуры, вулічнае асвятленне. Традыцыйныя праблемы. Вырашэнне многіх з іх намечана ў адпаведных праграмах. Але людзі хочуць бачыць вынікі іх як мага хутчэй. Гэта не рэальна, бо патрэбны вялікія фінансавыя сродкі, прычым за кошт тэрыторый-донараў. Таму даводзіцца цярпліва тлумачыць рэальную сітуацыю.

І цяжэй за ўсё гэта рабіць там, дзе самыя вялікія бюджэтыныя дадзеныя — 80—90 працэнтаў. Тут відэочына працягваюцца недахопы нашай работы з насельніцтвам і нават з мясцовымі кіраўнікамі, якія лічаць дзяржаву бяздоннай грашовай бочкай. Уявіце сабе, што летас толькі аблвыканкам атрымаў больш як 800 просьбаў аб выдзяленні дадатковых фінансавых сродкаў, акрамя запланаваных у бюджэце. Таму перад Саветамі і дэпутатамі ўсіх узроўняў стаіць задача змяніць нестатэст рэспубліканскай работы. Яна павінна быць больш канкрэтнай і перакананай, з добрай аргументацыяй. Людзям патрэбна паказваць, наколькі яны самі задасягнулі паўнацэннасць свайго існавання.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

## СУПРАЦОЎНІЦТВА УЛАДЫ І НАРОДА



Старшыня Новабыхаўскага сельскага Савета Вячаслаў СІДАРЭНКА і жыхарка пасёлка Пакроўскі Ніна ПРЫГАРАВА.

Першыя перамены ў Новым Быхаве адчулі пасля вядомай паездкі Аляксандра Лукашэнкі ў Шклоўскі раён, якая адбылася напрыканцы 2005 года. Спачатку ў сельсавеце з'явіўся мабільны тэлефон, потым — сучасная камп'ютарная тэхніка. Цяпер да 1 верасня аб'яўляюць даць аўтамабіль: пакуль жа старшыня Вячаслаў Сідарэнка ездзіць альбо на сваёй старой машыне, альбо дамаўляецца з мясцовай гаспадаркай, альбо проста садзіцца на веласіпед...

Практычна за прычыны вечных транспартных праблем Вячаслаў Міхайлавіч даўно не быў у пасёлку Пакроўскі, дзе за 14 кіламетраў ад цэнтру сельсавета жывуць толькі 6 чалавек.

Гэта, праўда, зусім не азначае, што старшыня не падтрымлівае зносіны з жыхарамі Пакроўскага. Тэлефонная сувязь наладжана добра, і ў сельсавеце своечасова даведваюцца, што да пасёлка не даехала аўтамабіль альбо не дайшла тэхніка для ачысткі дарогі ад снегу, Пакроўскі вядомы ў Беларусі тым, што тут у вадаёмах раскоў рэдкага расліна — калючы водны арэх. Цывілізацыя ў выглядзе сацыяльных стандартаў дайшла і да гэтага аддаленага месца: тры літары на тры дзве рэчы гараш спраўна. На заліўным лузе пасявца коні і важна ходзяць індкі.

Аднак ідэальную карцінку цудоўнай прыроды псуе смецце на беразе рэчкі. Старшыня сельскага Савета настойліва просіць мясцовых жыхароў прывесці генеральную веснаву ўборку тэрыторыі — з дапамогай дзяцей, якія прыязджаюць да старых на выхадныя дні.

На ўкраіне пасёлка — хата Прыгаравых. Асіярожнасць тут не пераходзіць: двор ахоўваюць злыя сабакі. І не стоіць ад людзей, тлумачыць гаспадары, колькі ад дзікіх жывёл (у асноўным лісаў), якія могуць прынесці шаленства.

Ніна Васільеўна і Мікалай Піменавіч — 70-гадовыя пенсіянеры. Іх дзеці жывуць у Магілёве. Нгледзячы на пажыткі ўзрост, муж і жонка трымаюць дзюх кароў і двух коней. Садзяць агароды і гавораць, што асаблівых праблем не маюць.

— Няма нам на што скардзіцца: аўтамабіль двойчы на тыдзень прыязджае — б'яры што хочаш, — расказвае Ніна Васільеўна. — Урачы, калі выклікаеш «хуткую дапамогу», таксама прыязджаюць. Дзеці набылі мабільны тэлефон.

Тым не менш тэмы для абмеркавання са старшынёй у жыхароў Пакроўскага заўсёды ёсць. Вось і цяпер на яго прось-

бу прыбраць смецце бабуля выкладае сваю: абгародзіць калодзеж, каб быў ён у парадку. Вячаслаў Сідарэнка згаджаецца прывезці шыткетнікі, а Прыгаравы бярэцца самі «закаляць» яго.

Ніна Васільеўна расказвае, што ў цэнтры сельсавета ездзіць даволі часта: запражэе каня — і ўперад. Трэба і ў бальніцу за леда некаторых доўга даходзіць. Прычым мыліцыю і складаем пратаколы на тых, хто не разумее, а таксама прыцягваем школы для дапамогі ў добраўпарадкаванні.

— Смецце каля сваёй хаты прыборам, — запэўнівае старшыня Савета Мікалай Піменавіч. — Нам увогуле працы тут хапае, не сумна.

У хатце Прыгаравых ёсць тэлевізар і відэамагнітофон. Шакада толькі, скардзіцца бабуля, што не можа ўключыць відэа. А на глядзела б цэлымі днямі свае любімыя індыйскія фільмы. Пакуль жа даводзіцца задавальняцца серыяламі. Што ж, скардзіць і бабуля небагата: які ні будзе, а пасёлак Пакроўскі паступова вымірае. Пасля вайны тут было некалькі дзсяткаў двароў, а цяпер засталіся лічаныя людзі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

## АДКРЫТЫ ФОРУМ ЗДОЛЬНАСЦІ ЁСЦЬ — ПЕРАШКОД НЕ БУДЗЕ?

Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жылцезабеспячэння насельніцтва» чакалі доўга. Яго падпісанню папярэднічалі гарачыя абмеркаванні і спрэчкі, якія не спыніліся і пасля выхаду азначанага дакумента. Хтосьці не знаходзіў ва Указе таго, што чакаў, хтосьці не разумее, як на практыцы рэалізаваць яго палажэнні. Аднак прайшло зусім няшмат часу, і мясцовыя ўлады адразу пачалі пераходзіць да канкрэтных спраў. З якімі цяжкасцямі на шляху рэалізацыі Указа сутыкнуліся старшыня Саветаў дэпутатаў пярвічнага звяна, яны расказваюць самі.

Любоў ТУРЫНА, старшыня Сідаравіцкага сельскага Савета дэпутатаў Магілёўскага раёна:

— Першае, пра што трэба сказаць, гаворачы пра Указ, гэта пра змяненні ў фарміраванні бюджэту. У прыватнасці, цяпер адзін працэнт ад даходнай часткі бюджэту сельвыканкама будзе адлічана ў рэзервовы фонд для паліпашэння жылцезабеспячэння насельніцтва. Раней ён фарміраваўся толькі на ўзроўні раёна. Даходы нашага сельвыканкама невялікія, у асноўным гэта мясцовыя падаткі (на зямлю, на нерухомасць). Адзін працэнт ад усяй сумы складае 191 тысяч рублёў. Гэтыя грошы пойдучы на аказанне дапамогі адзінокім састарэлым, няўдалым сем'ям і г.д. У перспектыве мы чакаем, што пэўны даход будзем атрымліваць і ад пустыных дамоў, што таксама прапісана ва Указе.

Шкада, што сёння ў нас у штаце ўсяго 2,5 стаўкі: старшыня, сакратар і 0,5 стаўкі ў начальніка ўліковага стала. Стаўку рахункавода-касiera, які займаўся зборам падаткаў, у нас скарацілі. А вы ж разумееце, мала падаткі сабраць — трэба ж яшчэ правільна склаці справаздачу ў падатковую інспекцыю. Цяпер мы з сакратаром самі збіраем мясцовыя падаткі: ходзім па вечарах, пасля працоўнага дня, па выхадных. Асобна людзей на гэта ў нас няма. Шмат пытанняў і праблем узнікае на землеўпарадкаванні — а землеўпарадчык з'яўляецца ў нас толькі раз на тыдзень. Што можна пры такім падыходзе вырашыць? Гэты момант нас вельмі не задавальняе. Ва Указе, на жаль, не прапісаны дакладны лічыбы па штатах сельвыканкамаў. Адзіная палёгка: сёлета пайшлі нам насустрач — далі сезоннага рабочага па наведзенню парадку. Гэта датычыцца ўсіх сельсаветаў раёна: буйныя Саветы атрымалі двух работнікаў, а невялікія, кшталту нашага (2 тысяч чалавек, 8 вёсак), — аднаго.

Робота па перадачы дарог у нас праведзена, праўда, пакуль на паперы. Рэвізію мы завяршылі, дакумэнты перадалі камунальным службам раёна. А яны ў сваю чаргу будуць здзяйсняць перадачу дарог на баланс ДРБУ. Я выбіраюся старшынёй з 95-га года. І адначу, што з выходам Указа аб'ём працы ў нас павялічыўся, аднак больш стала і паўнамоцтваў. Павысіўся наш аўтарытэт.

Алена ГНЯДЗЬКО, старшыня Аніцкага сельскага Савета дэпутатаў Мінскай вобласці:

— Ужо толькі за тое, што ўсе дарогі будуць перададзены на баланс спецыялізаваных арганізацый, трэба сказаць дзякуй распрацоўшчыкам Указа. Сёння 40 працэнтаў нашых сельсаве-таўскіх дарог (праасяляюцца і ўнутрывясковыя) — нічыяныя, дакументацыі на іх няма. Да 93-га года ўсе дарогі былі галаснымі, у 93-м зямлі населеных пунктаў перадалі сельскім Саветам разам з дарогамі, але асобнай дакументацыі на іх не было. Спадзяюся, што нам дапамогуць перадаць дарогі на баланс спецарганізацый па спрощанай схеме, бо грошай на афармленне дакументацыі ў Савета няма.

Калі я прыйшла працаваць у Савет 10 гадоў таму, у штаце сельвыканкама было 5 чалавек, цяпер — 2,5 стаўкі. Сёння сакратар выконвае функцыі і пашпартысткі, і ваенкамата, і шмат каго яшчэ.

Для таго, каб усё прапісана ва Указе рэалізаваць, трэба дакладна размеркаваць функцыі старшыні Савета, а яны не зусім дакладна прапісаны, які і размежаваны базавыя і пярвічнага ўзроўню (я маю на ўвазе адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі). Возьмем сацыяльную сферу, напрыклад, абследванне шматдзетных сем'яў. Гэта павінны рабіць школы, выканкам, а таксама цэнтр даверу, і кожная структура абавязана захоўваць адны і тых жа акты. Навошта? Калі мне спатрэбіцца інфармацыя, я як прадстаўніцтва ўлады магу яе запытаць у школе, у цэнтры даверу. Думаю, многія моманты ва Указе можна было больш канкрэтызаваць.

Аляксандр ШЫКАЛАЙ, старшыня Мотальскага сельскага Савета дэпутатаў Іванўскага раёна Брэсцкай вобласці:

— Я старшынёй абраны першы год, раней працаваў аграрна-м, аднак Указ, безумоўна, чытаў. Асабіста мяне парадаваў артыкул аб перадачы сістэм водазабеспячэння, дарог і іншых аб'ектаў нерухомай уласнасці спецыялізаваным арганізацыям. Справа ў тым, што ў нас да апошняга часу шмат праблем было з абслугоўваннем 3 палігонаў цвёрдых бытавых адходаў, якія лічыліся на баланс сельвыканкама (тэхнікі сваёй па вывазу смецця ў нас няма). Радуе тое, што хутка з нашых плячэй гэты цяжар здымуць — мы перадаём палігоны на баланс мясцовай ЖКГ. Дашкольнае ўстанова перададзены. Хутка тое ж зробім з двума Дамамі культуры, тады ў нас застаецца менавіта праца з насельніцтвам.

Працягласць дарог толькі па вёсцы Моталь складае 39 км (30 вуліц і 30 завулкаў), з іх 15 км знаходзіцца на абслугоўванні ДРБУ-139, астатнія — нічыяныя. Зараз неабходна правесці поўную інвентарызацыю ўсіх дарог, а на гэта патрэбны сродкі. Безумоўна, пакуль пытанне застаецца адкрытым, сельсавет, канешне, робіць рэабілітацыю і падсыпку дарог. Аднак боты павінны ўсё ж такі шчыльней шаваць.

Справа яшчэ ў тым, што на падтрыманне дарог у добрым стане, на абслугоўванне палігонаў і г.д. сродкаў у бюджэце не закладзена. На добраўпарадкаванне на гэты год нам выдаткавана 12 міль, але гэта грошы на вулічнае асвятленне. Што датычыцца новых крыніц паўнення ў бюджэце сельвыканкама, працысных ва Указе, я для сябе адзначыў экантэрмізм. У нас на тэрыторыі будучага сядзіба «Хата рыбака». Гэта будзе цэлы комплекс адпачынку з рэстаранам на Ясельдзе, адміністрацыйным будынкам, 6 хатамі для гасцей і інш. Задумка цікавая, аднак у прадрымальніка, які гэтым займаецца, пакуль не стае сродкаў для завяршэння работ. А рэальна мы сёння паўняем бюджэт за кошт збору малака ад насельніцтва, гэта спраўдзілі прынёсці адчуальны рэальны прыбытак.

Алена УРБАН, старшыня Сар'янскага сельскага Савета дэпутатаў Верхнядзвінскага раёна Віцебскай вобласці:

— З прыняццем Указа змянілася стаўленне кіраўнікоў мясцовых СВК, структур і арганізацый да старшынь сельскіх Саветаў. Я 15 гадоў старшыня. Менавіта ў маім сельсавеце такіх праблем і раней не было (мы заўсёды знаходзілі параўменне з мясцовымі кіраўнікамі), аднак па раёну ў цэлым адначу: да старшынь сталі прыслухоўвацца больш. Ва Указе пералічаны шэраг крыніц, з якіх сельвыканкам могуць паўняць бюджэт. Для нашага сельсавета перспектывым накірункам я называю аграрызм. У нас вельмі прыгожыя краевыя, ёсць зацікаўлены прадрымальнікі.

Анатоль ПЕТРУШЭН, старшыня Цяруцкага сельскага Савета дэпутатаў Гомельскага раёна:

— Для таго, каб сельвыканкам працаваў як належна, яму патрэбны рэальны бюджэт. Свой, сфарміраваны ў сельсавеце, а не размеркаваны з раёна. Дэпутаты сельскага Савета вызначаюць на год пералік канкрэтных спраў і дзясняў па вырашэнню пытанняў жылцезабеспячэння людзей. І чым большая сума ёсць у іх бюджэце, тым больш яны змогуць зрабіць карыснага. Даходы ад злучы ў арэнду маёмасці і зямельных участкаў, ад рэалізацыі безгаспадарчай маёмасці, дзяржаўшліна за натарыяльныя дзясні, збор з нарыхтоўчыкаў сельгаспрадукцыі і іншыя агараванія ва Указе моманты дазваляць рэальна павялічыць памер паўнення ў бюджэце пярвічнага звяна. У нас, напрыклад, з'явіцца магчымасць паставіць вакол могілак не драўляную, а прыгожую бетонную агароджу, адрамантаваць калодзежы, агароджу на падворках інвалідаў і адзінокіх састарэлых, сплываць аварыйныя дрэвы, карацей кажучы, пусціць сродкі на добраўпарадкаванне. Добра, што ў старшыні з'явіліся канкрэтыя правы, павысіўся аўтарытэт: цяпер з ім трэба ўзгадняць кандыдатуры кіраўнікоў мясцовых прадрымальнікаў і арганізацый. Пра неабходнасць пераводу старшынь сельвыканкамаў на кантракт я гарыў даўно. Гэта такія ж праца, як і любая іншая. Нейкіх пераход на шляху рэалізацыі палажэнняў Указа я не бачу, усё залежыць ад умення і здольнасцяў кожнага старшыні.

Гутарыла Інга МІНДАЛЁВА.

## «КРУГЛЫ СТОЛ» ПАДЛІЧЫМ СЁННЯ, КАБ НЕ ПРАСЛЯЗІЦА ЗАЎТРА

Анатоль МАЛАФЕЕЎ:

— Аналагаў Указу Прэзідэнта «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жылцезабеспячэння насельніцтва» я не ведаю. Нічога падобнага раней не прымалася. Чытаеш — і за кожным радком бачыш новыя падыходы. Цяпер кожнаму з нас — маю на ўвазе старшынь сельскіх Саветаў — трэба думаць: як «улісцацца» ў новыя дакумэнты? З чаго пачынаць? Гэта не проста, і на першым этапе ў вас будзе шмат цяжкасцяў. «Дайце грошы!» — па-ранейшаму патрабуюць некаторыя. Але ва ўмовах рынку грошы ніхто не дае — іх бяруць. Улада вам цяпер дадзена, але як яе прымяняць, як прымуць працаваць палажэнні Указа — у прыватнасці, тых, што датычацца фарміравання фінансавай базы? Дадзеныя Указам магчымасці, напэўна, падыходзяць не ўсім і кожнаму, але ж многім. І тут вы павінны спрацаваць як улада, бо фарміраванне і выкананне бюджэту — гэта справа ўладнай структуры. Вам неабходна знаходзіць рынак уладзення і кантакты на падудладнай тэрыторыі, што часам каштуе больш за грошы.

Але ж ёсць пэўнае кола пытанняў, на вырашэнне якіх улада, бо сельвыканкамам спатрэбіцца «жывыя» фінансавыя сродкі. І вы ўжо сёння ці ў бліжэйшы час павінны вызначыць усю магчымую крыніцу іх паўнення. Падлічыце, колькі грошай і адкуль можа ў вас бюджэт паступіць і на што, на вырашэнне якіх пытанняў даядзёцца іх патраціць. Тады і будзе бачна, хоць ці не вам уласнай фінансавай базы. Не хопіць — спатрэбіцца датацыі, але ж і ніхто не будзе раздаваць «налева-направа». Таму кожную пазіцыю праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця вашай тэрыторыі вам дадзёцца абараняць і адстойваць.

На трэцім Усебеларускім народным сходзе перад усімі структурамі дзяржаўнай улады была пастаўлена задача «павярнуцца тварам да людзей». Набліжэнне ўлады да народа, да канкрэтнага чалавека неабходна пачынаць з пярвічнага, найбольш масавага звяна, той структуры, куды часцей за ўсё звяртаюцца людзі — сельскіх і пасяльковых Саветаў дэпутатаў.

Каб выправіць сітуацыю, калі «наверсе» прымаюцца важныя рашэнні, а на месцах пачынаецца «прабуксоўка», а таксама павысіць статус пярвічнага звяна ўлады, быў падрыхтаваны Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жылцезабеспячэння насельніцтва», які ўбачыў свет 12 студзеня 2007 года.

Што змянілася пасля выхаду гэтага дакумента? Які крокі па яго рэалізацыі ўжо зроблены? Што даюць сельскім Саветам новыя палажэнні аб фарміраванні бюджэту пярвічнага ўзроўню? З якімі цяжкасцямі сутыкаюцца кіраўнікі пярвічнага звяна ўлады падчас вызначанага Указам

зям правядзення інвентарызацыі дарог, аб'ектаў ЖКГ і іншых аб'ектаў нерухомасці і перадачы іх спецыялізаваным структурам?

Гэтыя і многія іншыя «болевыя кропкі» не абшлі ўвагай удзельнікі «круглага стала», які быў арганізаваны на базе Інстытута вышэйшых кіраўніцкіх кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Дарэчы, нельга не адзначыць, што гэта першае мерапрыемства, якое праводзілася пад эгідай утворанага наўдана Савета па ўзаемадзейнасці органаў мясцовага самакіравання. У рабоце «круглага стала» прымалі ўдзел старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню, член Савета па ўзаемадзейнасці органаў мясцовага самакіравання Анатоль МАЛАФЕЕЎ, адказны сакратар Савета па ўзаемадзейнасці органаў мясцовага самакіравання Аляксей СЦЕПАНЕНКА, начальнік аддзела рэгіянальных бюджэтаў галоўнага ўпраўлення бюджэтай палітыкі Міністэрства Фінансаў Зоя ЯКІМОВІЧ, старшыня пасяльковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў.

чылі аўтамабілямі, ксераксамі, факсамі, мабільнымі тэлефонамі. Выдзяляецца нават ліміт сродкаў на аплату размовы сельскі Савет можа ўзяць праз падаткі, колькі — праз датацыі і г.д.

У нас павінна быць зваротная сувязь — гэта і ёсць ўзаемадзейнасць. Мы будзем акумуляваць вашы праблемы і даводзіць іх да ведама органаў дзяржаўнай улады.

Аляксандр ГУДЫМЕНКА, старшыня Сасноваборскага пасяльковага Савета дэпутатаў Светлагорскага раёна:

— У нашым раёне 11 сельскіх і пасяльковых Саветаў. Канешне, Указ абмеркаваны і на месцах, і на ўзроўні раённага Савета.

Анатоль МАЛАФЕЕЎ:

— Вы, напрыклад, можаце ўжо запраسیць мяне ці іншых членаў Савета па ўзаемадзейнасці, каб мы маглі паглядзець, як вы прыступілі да рэалізацыі Указа? Скажам, ці зрабілі нейкія падлікі па фарміраванню свайго бюджэту.

Аляксандр ГУДЫМЕНКА:

— З задавальненнем запрашаем! Нас — сельсаветы Гомельскай вобласці — забяспечылі

гэта такая праблема, з-за якой у нас у раёне поўнаасця адлючалі святло ў трох сельсаведах, і два дні людзі вымушаны былі працаваць без тэхнікі, факсаў і т.д. І толькі дзякуючы ўмяшанню райвыканкама праблема вырашылася.

Не ўсё проста і з перадачай дарог на баланс спецыялізаваных арганізацый. Ведаю, што нават на ўзроўні вобласці да гэтай праблемы падступаліся з цяжкасцямі. У нас у раёне 300 км вуліц, якія праходзяць праз сельскія населеныя пункты і ні на чым балансе не знаходзіліся. І маюць яны не палепшанае пакрыццё, а простае грунтовае. І якіх перадачы і на якія сродкі іх даглядаць, калі ў раёне толькі 4 грэйдэры? Канешне, калі б перадалі, то са старшынёй сельскіх Саветаў знялі б такім чынам велізарнае ярамо.

Што зменіцца з уводам новых палажэнняў па фарміраванню бюджэту — не ведаю. Раней быў такі артыкул даходаў сельсавета, які падаходны падатак. Толькі на тэрыторыі нашага Савета ён склаў дзясці і сотні мільёнаў рублёў...

Аляксей СЦЕПАНЕНКА:

— Вы не блытаеце, калі ласка! Падходны падатак ёсць не

асноўным, а рэгулюючым, ён у вас не заставаўся, а мог толькі рэгуляваць ваш бюджэт. У адных сельсаведах яго доля складала 10 працэнтаў, у другіх 30 ці 50, а ў кагосьці і 100...  
Задача заключаецца ў тым, што сёння вы як старшыні павінны — кожны для сябе — склаці такую схему: якія падаткі ў вас застаюцца. Па пунктах. І тады ў вас з'явіцца дакладная карціна, вы зможаце яна ўбачыць, што ў наўданаў маецца, скажам, 10 ці 15 крыніц, за кошт якіх можна будзе папоўніць бюджэт. Вось вы кажаце: няма грошай на асвятленне... А ва Указе ж ёсць палажэнне аб добраўпарадкаванні, якое мае на ўвазе ў тым ліку і асвятленне населеных пунктаў.  
Але ж мы з вамі вядзём гаворку аб тым, што сёння даваць грошы проста так, за «прыгожыя вочы», ніхто не будзе. Прэзідэнт на нарадзе 18 мая дакладна сказаў, што сёння грошы трэба зарабіць. Як? Шляхам стварэння сваёй падатковай базы. І калі яе няма, трэба думаць, які і з чаго гэта будзе зрабіць. Вы маеце рацыю ў тым сэнсе, што за месяц-два яе не створыць. Але калі кожны зробіць для сябе схему грашовай, падатковых крыніц, якіх у вас ёсць, вы хоць бы зразуме-

еце, з чым даядзёцца працаваць.

Так, сёння самаабкладання, якое дазвалялася раней і давала дадатковыя грошы, ужо няма. Але ж у Законе «Аб бюджэце» застаўся артыкул, які датычыцца мясцовых падаткаў і збору. Яны ж засталіся! Вы толькі не маеце права іх уводзіць. І ва Указе дакладна вызначаны тры крыніцы вашага фінансавання. Гэта даходная база, мясцовыя падаткі і зборы, датацыі з бюджэту... Навошта далёка ходзіць па прыклады? Сёння Дворэцкі сельскі Савет Лунінецкага раёна зарабляе ў свой бюджэт дзясці мільёнаў. Я разумее, сельсавету з такімі магчымасцямі — адзінокі... Шкайце свае магчымасці, яшчэ і яшчэ раз чытайце Указ, лічыце, запрашайце спецыялістаў, фінансістаў. Паспеце даць свае прапановы ў раён да 1 чэрвеня, які вызначана ў Указам — добра, не паспееце — будзем з вамі зноў адзіно аднаго папракаць.

Аляксандр ГУДЫМЕНКА:

— Абаважова ўсё падлічылі. Але гэту ідэю неабходна давесці і да старшыні райвыканкама — што гэта не толькі наша асабістая справа, але і спецыялістаў раёна, падатковых работнікаў.

Анатоль МАЛАФЕЕЎ:

— Трэба ўзяць у рукі Указ Прэзідэнта № 21 і ад усіх паўнацэнных разоў адзіно адзіно інакш застаецца яна разбіваць карыта. Вось у нас тут 49 старшынь Саветаў. Скажыце, хоць хто-небудзь, хоць бы з іх кагосьці, ужо рабіў падлікі даходнай часткі свайго бюджэту?.. Бо тыя пазіцыі, што адзначаны ва Указе, — яны ж не кожны падыходзіць. Нехта і 10 працэнтаў па даходах не набірае ў бюджэт. Але ж гэта трэба бачыць! Хто з вас хоць бы ў чарнавым варыянце гэта падлічыў і яму бачна ўся карціна ў цэлым? Гэта ж цікава!

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

# СУБОТНІК... ПА ЎЛАСНАМУ ЖАДАННЮ

Навядзенне парадку на зямлі «буксуе» з-за абыквашкі жыхароў?

**Увесну з-пад снегу разам з першымі кветкамі «з'яўляецца» і смецце, шмат смецця. «Падснежнікі» — так яго называюць работнікі службы, якія займаюцца добраўпарадкаваннем. Цяпер пытанні навядзення парадку на зямлі набываюць асабліва актуальнасць. Улічваючы тое, што вясна сёлета ранняя, то і «сезон добраўпарадкавання» стартваў ужо ў сакавіку, калі звычайна яшчэ і снег не сыходзіць. Гаспадаркі прыступілі да сям'бы, а ў сельскіх Саветаў таксама «гарачая пара» — трэба прыбрацца пасля зімы...**

## Сорамна будзе

Гарадзецкі сельскі Савет, што на Шклоўшчыне, можна ў нечым лічыць тыповым — на яго тэрыторыі знаходзіцца 13 вёсак, дзе жывуць 2,3 тысячы чалавек. Амаль чввёртая частка мясцовых жыхароў — пенсіянеры. Такія статыстыка зараз характэрная для пераважнай большасці сельсаветаў. Аднак у Гарадзецкага ёсць свае адметнасці: паперашае, знаходзіцца ён літаральна побач з раённым цэнтрам (цэнтральны «офіс» — за 9 кіламетраў, а адну з тутэйшых вёсак дык і ўвогуле можна прыгарадам лічыць). Вялікая частка населеных пунктаў размешчана ўздоўж аживульных аўтамабільных магістралей, таму ўсё адразу з дарогі відзіцца. Сорамна, калі «карцінка», якая паўстае ў тым ліку і перад гаспадарамі Беларусі (праз Шклоўшчыну праходзяць вядомыя міжнародныя трасы — напрыклад, Санкт-Пецярбург—Адэса), зусім не псеціць вока. Таму пытанні навядзення парадку на зямлі тут адносяць да разраду стратэгічных, яны заўсёды ў цэнтры ўвагі ўлады.

У раённай газеце быў надрукаваны спецыяльны зварот да ўсіх жыхароў Шклоўшчыны, дзе вялася гаворка пра тое, што настала пара ладыць суботнікі — прыбраць уласныя падворкі, а таксама навакольную тэрыторыю, — кажа старшыня Гарадзецкага сельсавета Мікалай Ляшкewіч. — Гэтая работа не церпіць «адкладу», яе трэба праводзіць своечасова, інакш ніякага парадку не будзе. Кожны ўчастак мае свайго гаспадара, які нясе адказнасць за чысціню, — гэта жыхар альбо тая ці іншая арганізацыя. Да ўсіх аднолькавае патрабаванне, зараз заканадаўства дазваляе ў адносінах да паршульнікаў прыміць даволі жорсткія адміністрацыйныя меры. Зразумела, што спачатку павінна быць растлумачальная работа ці, калі неабходна, папярэджанне, і толькі пасля штрафаў. Дарэчы, грашовыя спланіраваны зарэз вельмі адчувальныя — ад 4 да 25 базавых велічын.

## Ініцыятыва перш за ўсё

Мікалай Ляшкewіч родом з Брэсцкай вобласці, са Столінскага раёна. На Шклоўшчыну па размеркаванню прыехаў амаль трыццаць гадоў таму — у 1978-м. Напэўна, Мікалай Паўлавіч па прафу можна сябе лічыць тутэйшым. На розных пасадах ён працаваў у сельскай гаспадарцы, а старшынёй сельсавета Савета — першы тэрмін. Сваю цяперашнюю справу ладзіць вельмі адказнай і ганаровай.

— З усімі надзённымі пытанніямі вясюльцы куды адразу

# ПАДЛІЧЫМ СЁННЯ, КАБ НЕ ПРАСЯЯЗІЦЦА ЗАЎТРА

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

**Святлана МАЙКО, старшыня Лядскага сельсавета Савета дэпутатаў Шчучынскага раёна:**

— Па нашаму сельсавету з 16 прапісаных крыніц фарміраваня бюджэту сельскагаспадарча-аграарнага асяродка даходзіць да нас асобна атрымаць толькі па 6 пазіцыях. У прыватнасці, маем зямельны пададак — гэта прыкладна 6 млн рублёў. (На нашай тэрыторыі 923 уласныя гаспадаркі, крыху больш за 400 з іх мы налічваем зямельны пададак, астатнія — шматдзетная сем'я, пенсіянеры, іваліды — ад яго вызвалены.) Далей ідзе пададак на нерухомаць. Гэта крыху болей за 3 млн рублёў. Мы яго збіраем, але ў дадзены момант ён трапляе ў раёны бюджэту, а да нас — не. Ва ўсім разе, так было да выхаду Узказа... Далей — падаткі ад размяшчэння грашовых сродкаў, абду працэнт банка. У мяне за мінулы год гэтых падаткаў набіралася... аж 30 тысяч рублёў. Адкуль узяцца працэнтам, калі грошай на рахунку няма?

Наступны пункт — дзяржпошліна, або тое, што мы можам атрымаць ад работы ЗАГ Саў. Гэта даход ад рэгістрацыі шлюбав. Але ж вы ведаеце, якія ў сельскай мясцовасці шлюбны, колькі іх. Натарыяльныя службы таксама вельмі абмежаваныя. У выніку па гэтаму артыкулу атрымаем 800 тысяч рублёў. Ад арэндзі зямлі — па той прычыне, што практычна ніхто не хоча яе браць і працаваць на ёй — мы маем 500 тысяч.

ідучы? — пытаецца Ляшкewіч. — Вядома ж, у сельскі Савет. І кожнаму чалавеку трэба даламагчы, знайсці шляхі вырашэння яго праблемы. Зразумела, што адразу з усім нельга справіцца, аднак варта імкнуцца да таго, каб адказваць на пытанні па меры іх з'яўлення. У сельсавета невелькія фінансавыя магчымасці, аднак вялікія рэзервы ў арганізацыйным плане. А гэта галоўны рухавік кожнай справы.

Сёлета на правядзенне добраўпарадкавання ў Гарадзецкім сельсавете запланавана выдаткаваць 28 мільянаў рублёў. Невялікая сума атрымаецца, калі яе ўмоўна «раскінуць» на ўсё 13 вёсак. Таксама трэба ўлічыць і тое, што пэўная частка гэтых сродкаў пойдзе на аплату вулічнага асвятлення. Сетка вялікая: ў кожнай, нават самай маленькай, вёсцы цяпер уначы літары запальваюць. Электрыфікацыя пры гэтым выкарыстоўваецца эканомна — паўсюль спецыяльныя фотарэле зманціраваны, якія падключаюць асвятленне толькі калі сцягнее.

Вялікі аб'ём работ будзе выкананы ў вёсцы Гарадзец, якая сёлета зменіць свой статус, — пераўтворацца ў аграгарадок. Усяго на правядзенне рамонтных, добраўпарадкаванне, а таксама ўзвядзенне новых аб'ектаў запланавана выдзеліць каля 13 мільярадаў рублёў. Прыкладна столькі ж мяркуецца ўкласці і ў развіццё вытворчай сферы тутэйшага сельскагаспадарчага прадпрыемства. «Сацыялка» ў Гарадцы заўсёды была даволі моцная: ёсць сярэдняя школа, дзіцячы садок, Дом культуры, фельчарска-акушэрска пункт, крама. Падчас пераўтварэння вёскі ў аграгарадок многія ўстановы чакае рэканструкцыя альбо ўвогуле пераезд у іншы будынак. Напрыклад, мясцовы ФАП абсталяюць самым сучасным медыцынскім абсталяваннем, так што дакладны дзягназ пацыентаў можна будзе на месцы без праблем вызначыць. А больш паглыбленае лячэнне мяркуецца праводзіць у райбальніцы, якая літаральна за сем кіламетраў адсюль. Дарэчы, паслугамі гэтай медустановы мясцовыя жыхары актыўна карыстаюцца і зараз — туды без праблем можна дабрацца і райваёны аўтобусамі і маршруткіам.

Да канца года ў Гарадцы плануецца ўвесці адметны будынак, такі спеваасаблівы сацыяльны цэнтр, дзе будуць адразу размешчаны крама, кафэ, клуб, Дом быту, аддзяленне ААБ «Беларусбанк», а таксама філіял музычнай школы. Зараз закладваецца падмурак, ужо гатовы праект — самы сучасны і арыгінальны. Магчыма,

што такія цэнтры ў перспектыве з'явіцца яшчэ не ў адным аграгарадку, галоўнае зараз — напрацаваць неабходны вопыт. Важнае слова пры гэтым будзе за гарадзейцамі — усё залежыць ад таго, наколькі ім спадабаецца.

— Стварэнне належнай сацыяльнай інфраструктуры ў вёсцы — гэта неабходна і абгрунтаваны крок, — лічыць Мікалай Ляшкewіч. — Не менш важна пры гэтым фарміраваць агульную культуру чалавека, каб, напрыклад, тыя самыя суботнікі людзі ладзілі па ўласнаму жаданню. Эфектыўнасць добраўпарадкавання шмат у чым залежыць ад ініцыятыўнасці насельніцтва — жыхарам нельга быць абыякавымі да навядзення парадку. Можна і золатам усё пакрыць, аднак калі не прыбраць, не чысціць, то ў хуткім часе за брудам і бачна не будзе той прыгажосці.

## Не забывайце пра бацькоў!

Гарадзец сапраўды можа лічыцца адной з найбольш перспектыўных вёсак не толькі аднайменнага сельсавета, а і ўсяго раёна. Зараз тут каля паўтысячы жыхароў, толькі 86 з іх пенсіянеры, шмат моладзі. Далейшыя перспектывы звязваюць са стварэннем аграгарадка, калі разам з вытворчасцю ўмяшчэння і сацыяльнай сферы, а значыць, будуць створаны належны ўмовы для жыцця і працы, што дазволіць прывабыць моладзь і палепшыць дэмаграфічную сітуацыю, якая пакуль застаецца даволі трывожнай — штогод смяротнасць на парадак перавышае нармальнасць. Ужо распрацаваны перспектыўны план забудовы Гарадка, у адпаведнасці з ім сёлета плануецца ўвесці 24 сучасныя катэджы, якія будуць мець усё «гарадскія» выгоды — водазабеспячэнне, каналізацыю, ацяпленне, газ. Карэакцыя качуцы, вельмі надзейная нерухомаць, якая, дарэчы, карыстаецца попытам — у мясцовым сельгаспрадпрыемстве ўвесь службовы жылфонд заселены паўночна. Праўда, для таго, каб атрымаць сучасны катэдж з усімі ўмовамі, неабходна быць кваліфікаваным спецыялістам і пэўным чынам зарэкаментаваць сябе.

Калі з Гарадцом і з прыгараднымі вёскамі усё больш-менш зразумела, то перспектывы невялікіх населеных пунктаў не вельмі аптымістычныя — жыхароў з цягам часу тут становіцца ўсё менш.

Невялікім вёскам неабходна ўздзяць пільную ўвагу, — заўважае Мікалай Ляшкewіч. — Там у асноўным жывуць састаныя людзі, якім трэба заўсёды даламагчы. Дарэчы, пенсіянеры — вельмі адказныя і актыўныя людзі, ім не варта лішні раз нагадаць аб тым, што трэба навесці парадак на ўласнай сядзібе. Адно толькі засмучае: здараецца, дзеці проста «забываюць» пра сваё бацькоў, лічаць, што пра іх дзяржава павінна клапаціцца...

**Мікалай ЛІТВІНАЎ, Шклоўскі раён.**

# БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

# «НЕЛЬГА ЛІЧЫЦЬ ДЗЯРЖАВУ БЯЗДОННАЙ ГРАШОВАЙ БОЧКАЙ»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

Дарэчы, мой шматгадоўны ўдзел у бюджэтных сесіях паказвае, што і самі дэпутаты практычна не ўносяць прапанову па напавенню бюджэту з дадатковых крыніц, а «цягнуць коўдру на сябе».

Прычым здзіўляе пазіцыя прадстаўнікоў некаторых галін гаспадарання. Будучы выбранымі ад канкрэтнай тэрыторыі, яны абавязаны ставіць і вырашаць яе грамадска значныя праблемы, клапаціцца аб інтарэсах выбаршчыкаў. А яны замест работы з міністэрствамі і ведамствамі пачынаюць на сесіях вырашаць свае службовыя праблемы, лабіраваць інтарэсы ведамстваў.

— Валерыі Сцяпанавіч, дзейнасць абласнога Савета шматгранная. Але ўсё ж акрэсліце галоўныя пытанні яка на сённяшні і заўтрашні дзень...

— Скажу, што ў вобласці мы працягваем вырашаць складаныя задачы, па якіх прыняты дзяржаўны, абласны і раённыя праграмы. Згодна з імі ствараюцца аграгарадкі, паявляюцца вытворчасці канкурэнтаздольнай прадукцыі, ідзе барацьба з правапарушальнікамі, умацоўваецца дэмаграфічная і экалагічная бяспека і г.д.

Абласныя дэпутаты на адной з сесій зацвердзілі праграму карыснай занятасці моладзі. Я лічу, што такая праграма павінна даць дзяржаве ўсяго насельніцтва. Нашы дзяржава многае робіць у гэтым напрамку, асабліва ў школах і навучальных установах — па спорту і культуры. Але ў многіх кіраўнікоў не толькі прадпрыемстваў, але і раённаў існуе шматгадовы стэрэатып: галоўнае — вытворчасць прадукцыі. Сапраўды, гэта так. Эканоміка развівае дзяржаву, дае сродкі для існавання чалавека. Але сёння ў многіх краінах свету індустрыя забавы і турызму стала складовай эканомікі. І дае вялікія прыбыткі. На жаль, у нас многія не разумеюць, што ча-

лавек жыве не для работы, а працуе для жыцця.

Я гэта да таго кажу, што Саветы і выканкамы павінны ўзмоцнена займацца сферай здаровага адлічэння насельніцтва, яго, скажу так, забавульчымі, відывішчымі справамі. Пры распрацоўцы новых праектаў сельскіх населеных пунктаў могуць стварацца адукацыйна-культурныя цэнтры. З агульнай гледзельнасцю і спартыўнымі заламі, бібліятэкамі, музеямі, пакоямі для заняткаў. Навошта сёння побач з вялікім будынкам школы будаваць Дом культуры і паўгода ацяпляць яго памяшканні, дзе раз у месяц праводзіцца адно масавае мерапрыемства? Лічу, што ва ўсіх гледзельных залах існуючых Дамоў культуры трэба ўбраць нахіленыя падлогі. Калісьці ў іх праводзіліся бяскошчаныя сходы і абмеркаванні ўсіх зразумелых пытанняў. Але мода на гэта прайшла. Зала павінна працаваць. Сёння — канцэрт, заўтра — спартыўны спаборніцтва, паслязаўтра — нейкая выстаўка і г.д.

— Згадзіцеся, Валерыі Сцяпанавіч, што вырашэнне ўсіх пытанняў залежыць ад двух галоўных фактараў. Першы — лідары, другі — фінансы. Падбор старшын Савета з'яўляецца, напэўна, справай няпростай?

— Цяжкай. Мы, на жаль, сталі больш увагі надаваць наяўнасці дыплома ВНУ ў старшыню. На жаль, застаецца высокім узровень іх датацыйнасці. З 269 бюджэту ў 112 ён складае больш за 50 працэнтаў, а ў асобных Саветах — нават 95—99 працэнтаў. Таму неабходна знайсці новыя крыніцы паўнамоцтваў і дадатковых сродкаў. Мы плануем па выніках першага паўгоддзя прааналізаваць усё гэтыя праблемы на сесіі абласнога Савета.

— Па якіх накірунках яшчэ непрацавуюць Саветы?

— Саветам наогул цяжка працаваць там, дзе дамінуе выка-

цоўваюць запасныя варыянты, шукаюць «дзіркi» ў законе і г.д. — **Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў вельмі важны для сельскіх і пасялковых Саветаў Узказ № 21. Ён стварае ў многім новае нарматыўнае поле для дзейнасці Саветаў пярвічнага ўзроўню. Як плануецца ў сувязі з гэтым фарміраваць бюджэт сельскіх і пасялковых Саветаў? І якая роля ў гэтым адводзіцца ім самім?**

— У адпаведнасці з Узказам мяняецца практыка складання бюджэту. Мы правялі ў Жлобіне спецыяльныя семінары са старшынёй Саветаў і фінансавымі

**Адзін са старшыняў райвыканкама быў абраны старшынёй райсавета. І такім чынам трапіў ва ўмовы, якія... стварыў сам.**

рабoтнікамі, унеслі змены ў рашэнне абласнога Савета ў частцы залічэння фінансавых сродкаў у бюджэты пярвічнага ўзроўню, зацвердзілі адзіную інструкцыю аб парадку фарміравання і выкарыстання рэзервоўных фондаў. Іх памер сёлета склаўся 14,6 мільярада рублёў.

Аб'ём бюджэту Саветаў пярвічнага ўзроўню — 17,6 мільярада на сёлета, што складае 0,7 працэнта да бюджэту вобласці. На жаль, застаецца высокім узровень іх датацыйнасці. З 269 бюджэту ў 112 ён складае больш за 50 працэнтаў, а ў асобных Саветах — нават 95—99 працэнтаў. Таму неабходна знайсці новыя крыніцы паўнамоцтваў і дадатковых сродкаў. Мы плануем па выніках першага паўгоддзя прааналізаваць усё гэтыя праблемы на сесіі абласнога Савета.

— Па якіх накірунках яшчэ непрацавуюць Саветы?

— Саветам наогул цяжка працаваць там, дзе дамінуе выка-

наўная ўлада. Некаторыя старшыні выканкамаў несправядліва ацэньваюць Саветы і іх кіраўнікоў, даюць ім некарэктныя даражэнні... Канешне, усё гэта залежыць ад культуры адпаведных людзей, ведання нарматыўных дакументаў і стылю кіравання. Нядаўна ў нас адзін са старшынёў райвыканкама быў абраны старшынёй райсавета. І такім чынам трапіў ва ўмовы, якія... стварыў сам. Дык ведаеце, ён не проста, як кажуць, нуў на кожным кроку, а прасіў мяне падключыцца да вырашэння нават дробязей. У яго не было кантакту з апаратам выканкама, які ён сам раней настроіваў супраць Савета. У выніку карыснага і выніковага ўзаемадзеяння дзвюх галін улады не атрымалася. Канешне, мы са старшынёй аб'яўкамама Аляксандрам Якобсанам падобнае адразу ж выкараем.

— **А ёсць жа і выпадкі, калі асобныя райвыканкамы належным чынам не арыентуюць кіраўнікоў гаспадарак...**

— Ёсць. Нядаўна старшыня сельскіх Саветаў скардзіліся, што кіраўнікі тыя ігнаруюць запаршэнні на сесіі, не кантактуюць з дэпутатамі, не даламагаюць насельніцтва, дрэнна рэагуюць на абгрунтаваныя просьбы Саветаў. Застаюцца праблемы і з запітам розных інфармацый ад Саветаў. Гэтым злоўжываюць работнікі апаратаў вышэйшай ступені органаў.

Вядома, тут не можа быць адназначных рэкамендацый. Многае можа вырашыць правільнае выкарыстанне камп'ютараў, якія маюцца ў кожным сельсавете. У іх базах даных павінна быць закладзена ўся неабходная інфармацыя, у тым ліку і на тых, хто і колькі разоў яе запытаў. Можна ісці і па такому шляху. Саветы лепш іншым органам ведаюць становішча спраў у сваіх населеных пунктах. Яны могуць даць адпаведную інфармацыю на дагаворную фінансавую аснове: прасіў дадат-

**Гутарыў Уладзімір ПЕРНІКАЎ.**

# СУПРАЦОЎНІЦТВА ЎЛАДЫ І НАРОДА

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

— А ў Новым Быхаве да 1913 года было 3 тысячы жыхароў, — расказвае Вячаслаў Сідарэнка, — а цяпер па ўсяму сельсавету засталася крыху болей за 1200 чалавек. За мінулы год у нас памерла 42 чалавекі, а нарадзілася толькі 11.

Аднак у сельсаветы хочучы адрадыць старадаўнія традыцыі гэтых мясцін. Раней у Новым Быхаве тройчы на год праводзілі вялікія кірмашы. І 1 кірмаш тут зноў правялі першы кірмаш: гаспадарка правдала збожжа і парасят, гандаль прыехаў нават з райцэнтра. Сабралася больш за сотню чалавек, для якіх быў наладжаны канцэрт. А да Пятрова дня, што 12 ліпеня, тут аб'яўляюць арганізаваць другі кірмаш і, нарэшце, заклочны — на дажніны.

Цяпер жа ў вёсках Новабыхаўскага сельсавета актыўна ідзе навядзенне парадку. І якая раз у гэтай справе дапамагае

вядомае Узказ Прэзідэнта № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва».

— Самае першае і галоўнае: Узказ вызначыў дакладна правы статус старшыні сельсавета Савета, — лічыць Вячаслаў Міхайлавіч. — Цяпер ён мае правы і абавязкі. Старшыня Савета і выканкама можа прыцягнуць усіх прыватных асобаў і арганізацыі для добраўпарадкавання. Можна сказаць, раней гэтай справай мы займаліся за кошт асабістага аўтарызэта і сувязяў. А цяпер я маю паўнамоцтва. Замацавалі арганізацыі і ўстановы за населеных пунктамі і канкрэтнымі вуліцамі, і кожны ведае, дзе яго ўчастак, за які могуць патрабаваць.

Канешне, разам з паўнамоцтвамі больш строга патрабуюць за працу і са старшынёй сельсавета Савета. Асабліва ў тых справах, што датычыцца грошай: іх трэба

навучыцца і самім зарабляць.

— Цяпер, паводле Узказа, у сельсавета можа быць больш за дзесятак крыніц фінансавання, — тлумачыць Сідарэнка. — У нашым Новабыхаўскім сельсавете зацвердзіліся толькі трыццаць іх: гэта зямельны пададак з людзей, падаходны пададак з гаспадарак, пададак на нерухомаць, паступленні ад натарыяльных дзеянняў і рэгістрацыі грамадзянскага стану, ад арэнды памяшканняў. Яшчэ ёсць датацыя. Мяркую, што нам можна рэальна выкарыстоўваць яшчэ некалькі крыніц. Напрыклад, маюць дадатковыя сродкі ад рэалізацыі безгаспадарнай маёмасці — кінуць і пустыя дзямі, альбо ад аграэкспарту. А наколькі гэта атрымаецца? Будучае пакажэ.

Не ўсе крыніцы фінансавання больш строга патрабуюць працы і са старшынёй сельсавета Савета, прызнаюць старшыні. Аднак ёсць прававое поле, на якім можна працаваць,

спрабаваць зарабіць дадатковыя грошы. Напрыклад, з той жа арганізацыі прадпрыемства па аказанню паслуг насельніцтва. Калісьці яно было створана ў Новабыхаўскім сельсавете, аднак не здолела працаваць паўнаватарна па многіх прычынах. Цяпер ёсць магчымасць пачаць усё нанова.

— Сёлета выдаткаваны грошы на рамонт будынка Савета, на добраўпарадкаванне тэрыторыі з раённага бюджэту ў 27 мільёнаў рублёў. Яшчэ 11,5 мільёна выдаткавалі на вулічнае асвятленне, — працягвае старшыня. — Аднак мы эканамілі грошы ў светлы перыяд са згоды людзей. Набылі энергазберагальныя лампы, а на эканомальныя грошы цяпер можам набыць рэле чала, з'явіцца новая эканомія ў з'ямовыя месяцы, і гэта будучы ужо нашы грошы.

**Ілона ІВАНОВА, Быхаўскі раён.**

куюю інфармацыю, апрача дзяржаўнай статыстычнай справаздачы — плаці.

— **Асобныя старшыні сельсаветаў наракаюць на тое, што прадпрыемствы, асабліва рэспубліканскай уласнасці, амаль не ўдзельнікуюць у рэалізацыі важных мясцовых праектаў, развіцці сацыяльнай інфраструктуры?**

— Так. І тут можна было б падумаць над спрашчэннем працэдур спонсарскай дапамогі такім галінам, як адукацыя, ахова здароўя, культура і спорт. Яшчэ недастаткова ўзаемадзеяння з вырасшэнні мясцовых праблем дэпутаты ўсіх узроўняў, у тым ліку і Нацыянальнага сходу. На мой погляд, павінны быць узмацненыя кантрольныя функцыі Саветаў, асабліва ў бюджэтнай сферы. Сродкі павінны размяркоўвацца галосна і на абгрунтаваныя праекты. У апошнія гады прыкметна знізілася наведванне нават абласных сесій кіраўнікамі рэспубліканскага ўзроўню. Раней да нас прыежджалі візправімеры і міністры, не гаворачы ўжо аб кіраўніках рангам ніжэй. Яны выступалі з тлумачэннямі дзяржаўнай палітыкі, адказвалі на пытанні дэпутатаў, бралі на замётку праблемы. Зараз на бюджэтных сесіях рэгулярна прыязджаюць толькі прадстаўнікі Мінфіна.

Як гэта бывае ў любой сферы жыцця, ёсць у Саветаў і іншыя праблемы. Але аптымізму ў іх не зменшылася. Зараз у асноўным вырашаны галоўныя праблемы матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Кіраўнік дзяржавы падпісаў патрэбны і сэрцаасовы Узказ № 21. Вельмі многа ўвагі ўдзяляе мясцоваму самакіраванню Савет Рэспублікі. Пры ім фактычна створаны праблемны цэнтр па мясцоваму самакіраванню ў форме спецыяльнага Савета па ўзаемадзеянню. Але ўсё ж галоўнае — гэта канкрэтная справа на месцах па рэалізацыі інтарэсаў насельніцтва на рэальнай аснове і ў разумных межах.

**Гутарыў Уладзімір ПЕРНІКАЎ.**

# ХОЦЬ ПРАГРАМА І КАНЦЭРТНАЯ...

У Жыткавіцкім раёне (які дарэчы, і ў іншых) шмат невялікіх населеных пунктаў, дзе, скажам так, людзі далёка не заўсёды могуць культурна адпачыць, сустрэцца з артыстамі.

І вось гэты «прабел» мясцовыя органы ўлады вырашылі ліквідаваць, арганізавалі пры раённым аддзеле культуры аўтаклуб. На аўтобусе самадзейныя артысты наведвалі ўжо звыш дваццаць вёсак. Ды не адны, а са спецыялістамі-кансультантамі па медыцынскіх пытаннях. Добрая справа, што і казаць.

**Уладзімір ПЕРНІКАЎ.**

# ЗАСНАВАЛЬНІКІ: САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,

# ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,

# УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

# ГРАМАДСКІ САВЕТ:

**МАЛАФЕЕЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню;**

**САСОНКА М. П., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэгламенту;**

**СЯЛІЦКІ В. С., старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў;**

**СІВАКОЎ В. А., старшыня Аршанскага гародскага Савета дэпутатаў;**

# ПАРНІКОВЫЯ ПЛАНТАЦЫЇ

Вёска Альшаны Столінскага раёна.



Фота: Аляксандра ПІСЦІЧУК

# ДОМ ДЛЯ ГРЫБНОГА ЦАРСТВА

## ЗА АДНУ БАЗАВУ ВЕЛІЧЫНЮ

У Быхаўскім раёне плануюць сёлета перадаць прадпрымальнікам і малым прадпрыемствам каля дзесятка будынкаў, якія не выкарыстоўваюцца

**САВЕЦКОЕ СПАДЧЫНУ — У ГАСПАДАРЧЫ АБОРОТ**  
Адметнасць горада Быхава — гэта ваенны гарадок, які дастаўся раённаму центру ў спадчыну ад саветскай арміі. Вайскоўцы сышлі, а будынкі засталіся. У другой палове 1990-х гадоў уся нерухомасць ваеннага гарадка была перададзена ў камунальную ўласнасць Быхава.

атрымаецца. Тым больш цяпер, калі «Віралайн» атрымае будынак для сваёй справы.

**ВЕШАНкі і ШЫТАКЕ**  
Тэхналогія вырошчвання грыбоў Багачова ведаюць выдатна, і нават зрабілі вынаходніцтва: вешанкі ў іх растуць без электрычнага святла, а эканомія энергаразрасаў цяпер важная для ўсіх.

«Віралайн» плануе за паўтара месяца (гэта адзін вытворчы цикл) вырошчваць тры тону грыбоў. Пра іх збыт Вера Андрэюна не вельмі хвалюецца. Іх можна прадаваць у

ацяпленне, рабіць аздабленне, набыць абсталяванне.

Пакуль Багачова, каб навесці парадка каля дома (пачалі з высеўкі хмызняка), абыходзіцца ўласнымі накапленнямі. А потым плануець узяць крэдыт на стварэнне новых працоўных месцаў праз службу занятасці. Фірма спатрэбіцца лабаранты, тэхнолаг, бухгалтар і спецыялісты па збыту.

— На адно новае працоўнае месца даюць 9,5 мільёна рублёў, і гэта на два гады, без працэнтаў, — падлічвае Вера Андрэюна, — што зможам вярнуць гэтую пазыку.

**ПАТРАБУЮЦА ІНВЕСТЫЦЫЇ**  
У ваенным гарадку гэтым веснавым часам наводзяць парадка. Многія аварыйныя будынкі ідуць пад знос. Ваенная тэхніка разбурае будынак былой казармы. Побач дзве казармы, якія ўдалося своечасова закансерваваць. Першую плануець пера-



будынк, якія мелі камерцыйную каштоўнасць і выклікалі найбольшы інтарэс у бізнесменаў і прадпрыемстваў, былі ў наступныя гады прададзены з аўкціёну. Аднак у Быхаве больш за дзве сотні пабудов так і не знайшлі новых уласнікаў, і цяпер раён хоча распрадаваць імі па-гаспадарску.

У нас распрацавана рэгіянальная праграма па прыцягненню ў гаспадарчы абарот будынкаў былога ваеннага гарадка, — паведамляе намеснік старшыні Быхаўскага райвыканкама Аляксандр Мураўёў. — І влікалі падтрымку стала дадзенае нам кіраўніком краіны права аддаваць безгаспадарчы будынкі на адкрыццё новых працоўных месцаў за адну базавую велічыню. Ужо сёння мы вызначылі з дзесятак такіх аб'ектаў. Іх можна аддаць: няхай гэта не прынясе влічкі грошай, але будынкі будуць выкарыстоўвацца і там будуць працаваць людзі.

Быхаўскія ўлады за апошні месяц атрымалі шэраг прапановаў па выкарыстанню безгаспадарчых будынкаў. Тут мяркуецца адкрыць прадпрыемства на вытворчасці паролону, металапрофілю, шклатканіны, ахаладжальнай адкасі, шваччанаму і харчоваму профілю, разлівае безалкагольным напой і мінеральнай вады. Цвёрда плануецца, што ўжо сёлетня запрадуць вытворчасць па вырошчванню экалагічна чыстых грыбоў.

**ГРЫБЫ — РАДАСЦЬ ЖЫЦЦА І СРОДАК ЗАРАБІЦЬ**  
Вера Андрэюна Багачова — кіраўнік таварства з дадатковай адказнасцю «Віралайн». Яе «Высокая лінія» (так перакладзеца назва фірмы) мяркуе вырабляць грыбы — вешанкі і шытаке, і для гэтай справы хоча прастасаваць влічкі двухпавярхова будынак на тэрыторыі былога ваеннага гарадка.

— У гэтым будынку калісьці была лабараторыя па рамонт рухавікоў, а цяпер мы плануем аддаць яго малому прадпрыемству пад стварэнне новых працоўных месцаў, — каментуе Аляксандр Мураўёў. — І, паводле Указа Прэзідэнта № 108, каштаваць ён будзе толькі адну базавую велічыню.

Увогуле, прадпрымальніца Багачова калісьці працавала на доследнай вытворчасці хімічнага прадпрыемства ў Магілёве і рана пайшла на заслужаны адпачынак. Аднак сядаць на месцы і нічога не рабіць — катагарычна не можа. Вера Андрэюна спрабавала стаць гандляркай і ставіла палатку на рынку, але кінула: «Гэта зусім не мае!» Потым яна стала аматаркай вырошчвання вешанак на лешчынах, і нарэшце зразумела, што справа яе жыцця — гэта грыбы!

— А вы ведаеце, якая гэта радасць? — рытарычна пытаецца жанчына. — Як пабачу грыбы, проста радастая на стале на душы. Я лічу, што кожны чалавек павінен займацца тым, што яму падабаецца. А мы тут, у гэтым будынку, створым грыбовае царства! Аптымізм маці падзяляець і два сыны, якія цяпер на будоўлях у Расіі заробляюць грошы на рэканструкцыю будынка. А таксама і муж Віктар Андрэевіч, які лічыць, што самае галоўнае — пачаць справу, а там усё зладзіцца і

свежым і заморожаным выглядзе. Цяпер кілаграм свежых вешанак у Магілёве каштуе прыкладна 5 тысяч рублёў.

Спраўды ёсць нямала людзей, якія прыныпова не ядуць лясныя грыбы: гэта звязана з радыяцыйнай небяспэкай, бо грыбы набіраюць нямала радыёнуклідаў. А вось вешанкі, дае гарантыю Багачова, — гэта экалагічна чыстыя грыбы.

Іх, плануе Вера Андрэюна, таксама можна перапрацоўваць на Быхаўскім кансервавальным заводзе. І пераарыць нават у грыбы паролону, які выкарыстоўваецца ў якасці прыпырав да страў.

Плануюць у «Віралайн» таксама вырошчваць і шытаке. Выцяркі з гэтага грыба часта выкарыстоўваюцца ў касметцы. Такія выцярка ўплывае на ўзроставыя змяненні. Прымяняюць яе ў медыцыне і біялагічна актыўных дабаўках.

— Грыб шытаке часта называюць эліксірам жыцця, — гаворыць Вера Андрэюна, — Навукоўцы лічаць, што ён умацоўвае імунітэт чалавека і нават мае праціанкалагічнае ўздзеянне.

Асаблівым попытам, плануе Багачова, грыбы павіны карыстацца ў час рэлігійнага пасту: замест мяса, для падтрымкі арганізма. Вешанкі ахвотна ядуць і старыя, і дзеці. Ва ўсіх разе, 5-гадовы ўнук Веры Андрэюны толькі і патрабуе вешанкі. Сямейны рэцэпт Багачовых: вешанкі памыць і парэзаць, пасмажыць разам з цыбуляй, дадаць смятану ці мянзасу. «Цудоўная страва!» — запэўнівае жанчына.

**БУДЫНАК І ГРОШЫ**  
Вешанкі, тлумачыць Вера Андрэюна, патрабуюць значных плошчаў, таму влічкі будынкаў у два паверхі — гэта тое, што патрэбна для рэалізацыі яе ідэй. А мара Багачовай — стварыць замкнёны цикл ад вытворчасці да перапрацоўкі і рэалізацыі.

— Калі сказаць шчыра, грошай на набыццё такога будынка звычайным шляхам у нас няма, — разводзіць рукамі Багачова. — Калі б не было гэтага прэзідэнцкага ўказа, які дазваляе прадпрымальніку пад адкрыццё вытворчасці і працоўных месцаў набыць безгаспадарную пабудову за адну базавую велічыню, не ведаю, што б мы рабілі... Напэўна, бралі б у арэнду, але і гэта вельмі дорага. Таму мы ўдзячымся, што ўлады ставяцца да нашых праблем з разуменнем.

Канешне, на рамонт влікае двухпавярхова будынка спатрэбіцца нямала грошай. Тут трэба аднаўляць усю камунікацыю, электраправодку, водазабеспячэнне і

будоваць пад жылы дом, і на гэтую справу ўжо знайшлі інвестары. А ў другім будынку мяркуюць адчыніць дыска-клуб і гатэль.

Аб'екты, якія можна перадаць у распараджэнне малых прадпрыемстваў, ёсць не толькі на тэрыторыі былога ваеннага гарадка. Напрыклад, влічкі будынак былой сельгас-тэхнікі быў перададзены ў камунальную ўласнасць. Тут плануець адчыніць прадпрыемства па вытворчасці паролону прадпрымальнікам і прадпрыемствам за адну базавую велічыню стала добрым выйсцем са становішча для мясцовых уладаў. Для эканоміі раёна выгадна нават «за так» аддаць будынкі, якія нікому не спатрэбіліся і цяпер патроху разбураюцца. Гэта будзе яшчэ адзін штуршок да развіцця Быхава як сучаснага маляга горада. Не гаворачы ўжо пра навадзненне парадку на зямлі будынка новага гаспадары атрымаюцца з прылеглай тэрыторыяй, і адказваюць за яе добраўпарадкаванне.

Спіс будынкаў, якія могуць быць прададзены за адну базавую велічыню пад стварэнне новых працоўных месцаў, цяпер складаецца і ўдакладняецца. Туды могуць трапіць толькі тыя аб'екты, якія не прадаліся на аўкціёнах, нават металад па ніжэйня ўстаноўленага кошту. Потым гэты спіс будзе разгледжаны дэпутатамі Быхаўскага раённага Савета, і толькі пасля таго з'яўдзіцца на сесіі можна атрымаць будынак ва ўласнасць. Працэ гэта доўгі, усё фармальнасці займаюць ледзь не паўгода, але прадпрымальнікі лічаць, што вынік будзе варты ўсіх клопатаў.

**Ілона ІВАНОВА.**  
Быхаўскі раён.

### 3 ІП у юрыдычную асобу — без асаблівых праблем

У Беларусі падрыхтаваны праект нарматыўнага прававога акта, які прадугледжвае стварэнне спрыяльных умоў для пераходу індыўідуальных прадпрымальнікаў да ажыццяўлення дзейнасці ў форме юрыдычнай асобы. Аб гэтым паведамліў БЕЛТА ў Міністэрстве эканомікі.

Нагадаем, што, згодна з Указам ад 29 снежня 2006 года № 760, з 1 студзеня 2008 года дзейнасць ІП можа ажыццяўляцца толькі з прыцягненнем членаў сям'і і блізкіх сваякоў у колькасці 3 чалавек. Калі ІП хоча прадоўжыць сваю дзейнасць з прыцягненнем працы наёмных работнікаў, то ён павінен перайсці на больш цывільна-заваную арганізацыяна-прававую форму — юрыдычную асобу.

Для таго каб зняць праблемы пераходнага перыяду, а таксама прадухіліць сыход прадпрымальніка ў цяжыя вынікі, распрацавана спрощаная сістэма рэгістрацыі мікрапрадпрыемстваў дасць ІП магчымасць як мага хутчэй і без значных затрат трансфармавацца ў юрыдычную асобу.

Акрамя таго, садзейнічаць далейшаму развіццю прадпрымальніцтва атрымаць у поўную ўласнасць умоў для прыцягнення інвестыцый, рэгістрацыі новых прадпрыемстваў, скарачэнню цэнавога сектара, змяняючы затрат на ажыццяўленне кантрольнай дзейнасці будзе рэалізацыя Указа Прэзідэнта № 119. Ён прадугледжвае магчымасць выкарыстання прадпрымальнікамі спрощанай сістэмы падаткаабкладання, г.зн. спланнавана аднаго падатку ад атрыманай вырुकі, якая змяняе плату сукупнасці асноўных падаткаў і збору. (Заканчэнне на 6-й стар.)

## Перечень открытых акционерных обществ, акции которых планируются для продажи по конкурсу, на аукционе в 2007 году

№	Наименование акционерного общества	Адрес, телефон	Основные виды деятельности	Уставный фонд (акций, штук)	Планируется к реализации	Останется в распоряжении Госкомимущества в случае реализации		
						акций, штук	% к УФ	акций, штук
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Министерство культуры</b>								
1*	ОАО «Белаттракцион», г. Минск	220007, г. Минск, ул. Могилевская, д. 68, тел. 222-73-14	Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта, парки культуры и отдыха, аттракционы и аналогичные заведения, азартные игры, кафе, бары	96255	48129	50,00	0	0,0
<b>Министерство обороны</b>								
1*	ОАО «473 УНР», г. Витебск	210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 39а, тел. 24-14-46	Строительно-монтажные работы, автомобильные перевозки, деревообработка, производство металлоизделий	198185	183467	92,57	0	0,0
2*	ОАО «УНР КЭУ», г. Минск	220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 14 тел. 239-42-08	Строительство, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство мебели и прочей продукции	98303	77400	78,74	0	0,0
3*	ОАО «Конверсит», г. Могилев	212039, г. Могилев, ул. Авиаторов, 9А, тел. 26-08-82	Лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, производство стальных изделий	24682	23784	96,36	0	0,0
<b>Министерство сельского хозяйства и продовольствия</b>								
1	ОАО «Подъем», г. Минск	220028, г. Минск, ул. Вильямса, 37а, тел. 221-65-09	Выполнение строительно-монтажных работ и капитальный ремонт объектов Минсельхозпрода, оказание услуг предприятиям и населению с использованием строительных машин и механизмов	123542	23000	18,62	92987	75,27
2	ОАО «Хлебсервис», г. Минск	220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 89, тел. 220-63-87	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных, компонентами для животных	297645	49000	16,46	223442	75,07
3	Горещкое ОАО «Типография БГСХА», г. Горки	213410, Могилевская обл., г. Горки ул. Тимирязева, д. 1, тел. 802233-230	Производство писчей бумаги, производство обоев, печатание газет, прочие виды издательской деятельности	6204	2355	37,96	0	0,0
4*	ОАО «Картофель», д. Озеро	223417, Узденский р-н, д. Озеро, ул. Строителей, 10, тел. 5-41-45	Выращивание культур, товарное овощеводство и садоводство, производство продуктов обработки зерна, оптовая торговля пищевыми продуктами	6560	4648	70,85	0	0,0
5	ОАО «Пуск-1», г. Минск	220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 89, тел. 286-13-10	Разборка и снос зданий, общее строительство зданий, строительство инженерных сооружений, электромонтажные, изоляционные, штукатурные, малярные и стекольные работы	226223	53000	23,43	169917	75,11
<b>Министерство торговли</b>								
1*	ОАО «Рембыттехника», г. Гомель	246000, г. Гомель, ул. Федосенко, 4	Выполнение работ и оказание платных услуг населению по ремонту сложной бытовой техники	45278	9056	20,00	11385	25,14
2*	ОАО «Элегант», г. Жодино	222160, г. Жодино, ул. Ленина, 22, тел. 34-377	Изготовление швейно-трикотажных изделий, обуви	86441	18094	20,93	21697	25,10
<b>Министерство транспорта и коммуникаций</b>								
1	ОАО «Таксомоторный парк», г. Брест	224012, г. Брест, ул. Д. Донского, д. 6, тел. 42-17-64	Перевозка пассажиров такси и микроавтобусами РАФ, услуги по ремонту, обслуживанию, охране автомобилей	12560	2889	23,00	2876	22,90
2	ОАО «АТЭП-5», г. Минск	220600, г. Минск, пер. Асаналиева, 4-а, тел. 77-00-00	Организация и осуществление междугородных и международных перевозок грузов автомобильным транспортом	197981	2994	1,51	0	0,0
<b>Министерство архитектуры и строительства</b>								
1	ОАО «Оршастройматериалы», г. Орша	211030, г. Орша, ул. Первомайская, 70, тел. 2-17-52	Производство стеновых материалов: кирпича силикатного, блоков мелких ячеистых, материалов строительных нерудных	202668	46504	22,95	0	0,0
2	ОАО «Опытный завод металлоконструкций», г. Минск	220073, г. Минск, пр-т Пушкина, 68, тел. 254-02-33	Производство строительных металлических изделий, производство строительных стальных конструкций	911342	238439	26,16	228747	25,10
3	ОАО «Березастройматериалы», г. Береза	225210, Брестская обл., г. Береза, ул. Комсомольская, 25, тел. 4-30-04	Промышленное производство строительных материалов	6141019	2983921	48,59	3132138	51,00
<b>Министерство промышленности</b>								
1	ОАО «Инженерно-технический центр», г. Молодечно	222310, г. Молодечно, ул. Машерова, д. 10, тел. 6-51-50	Разработка наукоемких технологий в области проводной и радиосвязи с использованием цифровых систем преобразования информации	1069	535	50,05	0	0,0
2	ОАО «Орбита-сервис», г. Минск	220108, г. Минск, ул. Плеханова, д. 42-2, тел. 277-95-62	Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры и электробытовых приборов, аренда и прокат всех видов канцелярских машин, включая компьютеры, и контрольно-измерительного оборудования, розничная торговля электробытовыми, радио- и телевизионными товарами	25492	8569	33,61	0	0,0
3	ОАО «Борисовский инструментальный завод», г. Борисов	222120, Минская обл., г. Борисов ул. Толстикова, 36, тел. 3-25-64	Производство пластмассовых изделий, деревянной тары, прочих деревянных изделий, строительных металлических изделий, различных металлоизделий	225455	67734	30,04	0	0,0
<b>Министерство статистики и анализа</b>								
1*	ОАО «Белсметтехника», г. Минск	200026, г. Минск, ул. Бехтерева, 7, тел. 45-23-68	Ремонт и техническое обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники	124806	37536	30,08	0	0,0
<b>Министерство спорта и туризма</b>								
1	ОАО «Мебель Интерьер Центр», г. Минск	220075, г. Минск, Промышленный пер., 11, тел. 244-66-41	Распиловка и строгание древесины, производство шпона, фанеры, декоративных изделий из дерева, мебели, отделочные работы, ремонт и реставрация бытовой мебели	383743	76748	20,00	287808	75,00
<b>Министерство информации</b>								
1*	ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа», г. Минск	220600, г. Минск, ул. Красная, 23, тел. 288-12-73	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области, издательская деятельность, производство изделий из бумаги и картона, розничная торговля книгами, газетами и печатными принадлежностями	1595492	797747	50,00	671144	42,07
2*	ОАО «Гомелькнига», г. Гомель	246050, г. Гомель, ул. Билецкого, 9, тел. 74-31-24	Оптовая и розничная торговля канцелярскими принадлежностями, книгами, газетами и печатными принадлежностями и др.	115438	53031	45,94	57720	50,00
<b>Итого: 23 объекта</b>								

Примечание: \* — открытые акционерные общества, акции которых планируются для продажи по конкурсу. Дополнительную информацию можно получить по тел. (8-0172) 2006047, 2000195.

**БЕЛАРУСКАЯ СЕЙМАТЭХНІКА «ПАТРАЦЫНКА» ВЕНЕСУЭЛЬСКІЯ НЕТРЫ**  
У Гомельскім адкрытым акцыянерным таварстве «Сейсмацэнік» поўным ходам ідуць работы па выпуску абсталявання, якое будзе адпраўлена ў наступным месяцы ў Венесуэлу.  
Справа ў тым, што там, згодна з дагаворам, будзе створана сумеснае прадпрыемства са сейсмаразведчы і вытворчасці невыбуховых крыніц сейсмічных сігналаў «СейсмаВенБел», і доля беларускага боку складе там сорок працэнтаў. Геолагаразведчае абсталяванне гамільчан дапаможа гэтай лацінаамерыканскай краіне знаходзіць новыя радовішчы нафты.  
Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

### Br100 млн — за нелегальны алкаголь

Прадпрымальнік віцэбанчы і яе мужу за нелегальны гандаль фальсіфікаванай спіртэзмашчальнай прадукцыяй прад'яўлены штрафныя санкцыі на суму каля Br100 млн. Аб гэтым паведамляў камандзір палка патрульна-паставай службы міліцыі (ПППСМ) УУС Віцебскага аблвыканкама Геннадзь Калеснік.  
Паводле яго слоў, продаж алкаголю быў арганізаваны на адной з кватэр абласнога центра па вуліцы Леніна. Званкі ў сувязі з гэтым пачалі паступаць на гарачую лінію УУС ад жылцоў пад'езда яшчэ летась. Шматлікія адміністрацыйныя пратаколы, якія супрацоўнікі міліцыі складалі на арганізатара гандлю — інваліда 3-й групы, належнага ефекту не прынеслі. Штрафныя санкцыі, якія сабралася на Br4 млн, ён рэгулярна выплачваў з пенсіі па Br16 тыс. штомесяц, але гэта не перашкаджала яму паралельна займацца гандлем і назапашваць новыя адміністрацыйныя пратаколы.  
Усю маёмасць мужчына аформіў на жонку, з якой афіцыйна скасаваў шлюб, такім чынам спягнаць з яго доўг не узяўшая магчымасць. Каб вырашыць сітуацыю і дапамагчы жывым, якія змучыліся і на адзін з гэтых ужо пачалі паступаць пагрозы, супрацоўнікі праваахоўных органаў сталі афармляць штрафныя санкцыі на жанчыну, якая пражывала ў гэтай жа кватэры і дапамагала прадаваць спіртное. Аднак у адозненне ад былога мужа ў яе, акрамя добрай кватэры, ёсць яшчэ прыстойная іншамарка і іншыя матэрыяльныя каштоўнасці, кошту якія павінен хапіць для ўплаты каля Br100 млн штрафаў. Зрэшты, якая маёмасць нахабных прадачцоў фальсіфікаванай алкагольнай прадукцыі пойдзе з малатка, вызначыць суд, які адбыўся 13 красавіка.  
Воляга ДАВЫДАВА, БЕЛТА.

Напэўна, траба мець асаблівы склад характары, каб вось так, без прамаўджвання ажыццяўляць свае мары. Уявіце сабе. Тры гады таму Мікалай Бурдзюхін упершыню ў сваім жыцці пайшоў на палыванне — на дзіка. Удала схадыў, загарэўся, але справа не ў гэтым. Сёння ён ужо вядзе перамовы з Рэчыцкім выканкам пра арэнду палыўнічных угоддзяў. Прычым не на пусым месцы — за гэты час Мікалай Пятровіч купіў дом у вёсцы Гагаль, што за 50 кіламетраў ад Рэчыцы, даўгё яго да ладу, а таксама ўчаствае, які выходзіць прама на бераг Бярэзіны, плот паставіў не абы які, а з лэзы — заказу ў мясцовага майстра, зладзіў альтанку, лэзы, купель-басейн, летні душ, прабурыў свідравіну для пітной вады, дарожкі насціліў з дошак, пасеў газонную траву. Ціха, прыгожа, культура, а навокал дзікая прырода — ласі, дзікі, казулі, слонкі... Гаспадары называюць гэтую сядзібу на зааіканскі манер — ранча.

І гэта яшчэ не ўсё. Бурдзюхін дом гэты, які купіў, зрабіў гасцявым, там два пакойчыкі, пяць спальных месцаў, грубка — атрымалася сапраўднае палыўнічнае заміка. Для сябе ж пабудоваў асобны, бо не толькі дзесяць палывання хочацца сюды прыязджаць — дзесяць дзяцей, можа, нават яшчэ больш. У Мікалая Бурдзюхіна іх чацвёрка, а дзвю малодшым, двойнатым, — па тры гады. Столькі ж, колькі і заміцы ў Гагаль, і кватэры ў Мінску, і палыўнічага стаку... Раней жа ён жыў і справу сваю метыўную меў у Рэчыцы. Цяпер у Мінску займаецца жалюзі.

— Па логіцы рэччу, мне небаважкова браць палыўнічыя ўгоддзі ў арэнду, — разважае гаспадар ранча ў Гагаль. — Палыўнічыму ўсё роўна, на чых землях ён будзе палываць, грошы паўсюды плашч аднолькавыя. Тут побач участкі і лясгасаяўскія, і Беларускага таварыства палыўнічых і рыбалоўчых. Я ж магу прадастаўляць сваю заміку для адначынку.

Праблема — з замежнымі палыўнічымі. Восенню, якраз да адкрыцця сезона палывання на пушчына звера, да Бурдзюхіна сабраліся прыхаць сабры з Расіі. Але аказалася, што для кожнага з іх як для іншаземца дзень палывання ў любым дзяржаўным лясгасе каштуе каля 1000 еўра. Гэта акрамя ліцэнзіі на адстрэл, напрыклад, ваверкі, і платы за трафей (заць — 17 еўра). Атрымлівалася, што для



# РАНЧА НА БЯРЭЗІНЕ

кампаніі з 8 чалавек такое задавальненне каштуе каля 1000 еўра за дзень без уліку дарогі, прыжывання і харчавання. Так што паездка не адрывалася. Вось калі б у Мікалая Бурдзюхіна было ўласнае палыўнічае ўгоддзе, то цану за дзень палывання ён мог бы ўсталяваць і сам, тую, якая не пераўладвае камітэты турыстаў, ці нават зусім яе не браць, а мець даход толькі з карыстання ранча.

Бурдзюхін лічыць, што толькі раздзача палыўнічыя ўгоддзю ў прыватную арэнду, прычым у спалучэнні з вясковым сядзібам, прывабляюць у Беларусь лэсы і вёскі замежных турыстаў.

Дарчы, раён гэты пад Рэчыцой, дзе Бурдзюхін, а за ім, па яго прыкладу, і яго сабры, стварылі беларускае ранча, 21 год таму не трапіў пад воблака з аэраўмацімі, тут і лэсы чыстыя, і звер. Лэсы, жонка Мікалая Пятровіча, гатуе для сябе і малых катлеты з ласяціны, любячы ў гэтай сям'і думанья паўбаўкі і рыўкі з дзічкіны. У лэсе запасаюцца агадзімамі, грыбамі, лекавымі травамі.

Спецыяльна для дзяцей тут трымаюць невялікую гаспадарку: куры, гусі, качкі, дзікія качкі, індкі, трысы, казёл, козачкі і казіяны, бараны, авечкі, ягняты і нават лэсы. На дніх тут з'явіцца яшчэ конкі. За ўсёй гаспадаркай, домам і дваром даглядаюць памочнікі, якія тут і жывуць — мужчына і жанчына. «Гэта людзі, якім проста не было дзе жыць, — тлумачыць Ларыса Станіславаўна, — а тут яны маюць жыл-

лэ, карыстаюцца тым, што дае гаспадарка — яйкамі, малаком, ды яшчэ і заробак атрымліваюць невялікі». Памочніца Наталля (на здымку) — прафесійны повар, яна часткам вызваліла Ларысу ад клопатаў па сустрэчы гасцей і гатаванню ежы. Але галоўны памочнік Бурдзюхінх — Ігар Галькевіч, уладальнік звання «Лепшы егер Рэспубліканскага дзяржаўнага грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства палыўнічых і рыбалоўчых». Сёння ён усім кіруе на сядзібе ў Гагаль, акрамя таго, разводзіць і дрэсіруе палыўнічых лэак. На ранча ёсць для навування сабак спецыяльная лісіна нара. Калі Мікалай Бурдзюхін атрымае ў арэнду ўчастак лесу, то Ігар Галькевіч зноў стане егерства-

ваць — лес даглядаць. А гэта, пэўна, любімая справа яго жыцця. Ён калі яшчэ працаваў у таварыстве, то прымушаў палыўнічы ў лес ісці з... дошкамі, каб у аддаленым куці курыць валяру для дзіка з вывадкам.

— Лэсу патрабны штодзённы догляд, — тлумачыць міне карысць ад арэнды прыватнікамі лясных участкаў Мікалай Бурдзюхін. — Кармушкі ставіць, прасекі рабіць, загоны, валяры, браканьерства праводзіць, племянную работу праводзіць. На жаль, сёння догляд лесу недастатковы. У гэтых мясцінах было вельмі шмат жывёнаў. Зараз пануе браканьерства — раён аддалены, лес глухі, а таварыства і іншыя арэндатары сродкаў недастаткова.

Мікалай Бурдзюхін ужо зарэчыўся прадаць у Рэчыцкім выканкам як упадальнік вясковай сядзібы. У бліжэйшым час збіраецца ўстаўпіць у Грамадскае аб'яднанне «Агра- і экатурызм». Ён яшчэ не вызначыўся з коштам паслуг, якія будзе прадастаўляць турыстам на сваім ранча, пакуль што да яго прыязджаюць толькі сабры. Але гэтым летам турысты сезон у Гагаль зможуць адкрыць. Падобна на тое, што Бурдзюхін з тых людзей, справа якіх не разькоўвацца са словам. Мо таму і мары робяцца дасягальнымі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



Надзіна жывёльна-пушынае падвор'е сядзібы папоўнілася двума ягняткамі, якіх тут з задавальненнем даглядае Наталля.

# ААБ «Беларусбанк»: пазіцыя лідара

ААБ «Беларусбанк» захоўвае высокі тэмп росту большасці паказчыкаў у параўнанні з іншымі банкам. Устойлівасць пазіцыі ў банкаўскай сістэме краіны пацвярджаецца ўдзелам «Беларусбанка» ў фарміраванні ўстаўнога фонду — 39 працэнтаў, уласнага капіталу — 35 працэнтаў, рэсурснай базы — 44 працэнты, сродкаў насельніцтва — 62 працэнты, крэдытнага ўкладання — 44 працэнты, прыбытку — 30 працэнтаў.

Эканамічны часопіс «The Banker» прэсудзіў ААБ «Беларусбанк» ўзнагароду «Банк года 2006» у Беларусі. Гэта ўзнагарода лічыцца адной з найбольш прэстыжных у дзелавым асяроддзі і з'яўляецца паказчыкам паспяховай дзейнасці. Яна пацвярджае якасць дзейнасці банка і надзейнасць партнёраўства. Паводле ацэнкі «The Banker», «Беларусбанк» займае па аб'ёму актываў 261-е месца сярод буйнейшых еўрапейскіх банкаў і ўваходзіць у 50 буйнейшых банкаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.

Дзякуючы атрыманаму прыбытку і прыросту ўстаўнога фонду, уласны капітал банка вырас летась на 26 працэнтаў і дасягнуў 1770 мільярд рублёў. Па аб'ёму капіталу першага ўзроўню ААБ «Беларусбанк» знаходзіцца на 18-м месцы ў спісе буйнейшых банкаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.

Летась банк атрымаў прыбытак у памеры 122 мільярд рублёў. Рэнтабельнасць дзейнасці склала больш за 10 працэнтаў. Асноўная доля актываў прыходзіцца на крэдытны партфель, пры гэтым назіраецца яго рост у структуры актываў з 69 працэнтаў на пачатку года да 76 працэнтаў на пачатку наступнага. Крэдыты эканамічна выраслі летась амаль на 60 працэнтаў, рэсурсная база — на 28 працэнтаў.

Кліентамі «Беларусбанка» з'яўляюцца звыш 73 тысячы прадпрыемстваў і індывідуальных прадпрыемстваў. У ліку буйнейшых кліентаў — ААТ «Мазырыскі нафтаперапрацоўчы завод», ААТ «Маргалеўхімвалкан», РУП «Мінскі аўтамобільны завод», РУП «Беларуськалій», РУП «Белпошта» і іншыя. За кошт крэдытнага банка рэалізуецца 21 важнейшы для дзяржавы інвестыцыйны праект, напрыклад, будаўніцтва заводу па вытворчасці газетнай паперы ў Шклове, арганізацыя вытворчасці бясшавовых

гаражачатаных труб на Беларускай металургічным заводзе, рэканструкцыя вытворчасці інфузійных раствораў на Нясвіжскім заводзе медпрапаратаў, тэхнічнае пераабрабаванне ААТ «Дываннае Брэст». Адкрыты крэдытны лініі для развіцця Мінскага трактарнага заводу, абнаўлення рухомага састава Беларускай чыгункі, тэхнічнага пераабрабавання шэрагу буйных перапрацоўчых прадпрыемстваў Беларусі. Значныя крэдыты прадстаўлены прадпрыемствам, якія забяспечваюць абнаўленне сельскагаспадарчых прадпрыемстваў новай уборачнай і апрацоўчай тэхнікай айчынай і замежнай вытворчасці, працягваюцца рэалізацыя праграмы абнаўлення гарадскога пасажырскага транспарту.

Летас «Беларусбанк» умацаваў свае пазіцыі на прыцягненню сродкаў фізічных асобаў. На долю ААБ «Беларусбанк» па стану на 1 студзеня 2007 года прыходзілася 61,5 працэнта ўсё сродкаў насельніцтва, прычым гэтае банкаўскае сістэма. Для стварэння ўстойлівай рэсурснай базы прапановаліся больш прывабныя ўмовы па ўкладках на тэрмін звыш 1 года. Доля доўгатэрміновых укладаў насельніцтва склала амаль 66 працэнтаў, пры гэтым каля 28 працэнтаў усіх сродкаў насельніцтва размешчана на тэрмін звыш 1,5 года. Да паслуг кліентаў прапанавалася 15 відаў укладання ў нацыянальнай валюце і 9 — у замежнай, а на пачатку гэтага года банк унёс яшчэ тры новыя ўклады — «Святоніч», «Падарункі» і «Зручны». Пашырыўся пералік страхавых прадуктаў і кола карыстальнікаў страхавых пачуў. Установаў банка прадастаўляе зараз 8 відаў вышэйпамяняных паслуг.

У буйных аддзяленнях банка вылучаны пасадкі кансультантаў для выканання функцый каардынацыі іх па аператывных кабінках. ААБ «Беларусбанк» працягвае абслугоўваць адну з важнейшых кліентаў — ААТ «Мазырыскі нафтаперапрацоўчы завод», ААТ «Маргалеўхімвалкан», РУП «Мінскі аўтамобільны завод», РУП «Беларуськалій», РУП «Белпошта» і іншыя. За кошт крэдытнага банка рэалізуецца 21 важнейшы для дзяржавы інвестыцыйны праект, напрыклад, будаўніцтва заводу па вытворчасці газетнай паперы ў Шклове, арганізацыя вытворчасці бясшавовых

# 3 ІП у юрыдычную асобу — без асаблівых проблем

(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.) Як паведамлялася БЕЛТА раней, указ таксама ўдасканальвае ўмовы прымянення спрощанай сістэмы для арганізацый і індывідуальных прадпрыемстваў з колькасцю не больш як 15 работнікаў і гадавой выручкай ад ВР600 млн. Для іх, у прыватнасці, усё элементы бухгалтарскага ўліку заменены выдзеленай адной кнігі ўліку даходаў і расходаў і спрощанай статыстычнай справаздачнай інфармацыяй і расходу на працягу года пераходу на падатку ПДВ (замест вывазлення, якое прымяняецца). Гэта дазволіць прадпрыемствам супрацоўнічаць у рамках вытворчай кааперацыі з буйнымі арганізацыямі — плацельшчыкамі ПДВ.

Летас былі ўведзены новыя паслугі, звязаныя з крэдытаваннем: пазычальнікі могуць пагадзіцца крэдыты ў любым аддаленым філіялах г. Мінска і абласных цэнтраў краіны, незалежна ад месца атрымання крэдыту. Магчыма пажаданне крэдытаў праз інтэрфэйс, зменшы боку, у залежнасці ад наяўнасці сродкаў на банкаўскай карце.

Адным з асноўных накірункаў дзейнасці банка ў механізм рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі на 2005—2010 гады з'яўляецца забеспячэнне не высакіакаснага сэрвісу для жыхароў сельскіх населеных пунктаў і аграгарадкаў: прадастаўляюцца поўны спектр банкаўскіх паслуг, у тым ліку ўсе віды крэдытаў, правадзяцця рэгулярных выязных кансультацый.

На пачатак года ў карыстанні знаходзілася 2,1 мільяна пластыкавых карт ААБ «Беларусбанк». Доля банка на дадзеным сегменце рынку складае 54 працэнты. Доля безнаўзянага абароту па пластыкавых картках павялічылася ў 2,7 раза. Устаноўлена 132 банкаматаў, 229 інсталяцый, арганізавана 248 пунктаў выдачы навушніч, 337 прадпрыемстваў гандлю і сэрвісу аснашчаны тэрміналы. Трымалячкі карткаў прадстаўляюцца звыш 20 відаў паслуг. Летас банк укараў атплату паслуг РУП «Белтэлекам» з дапамогай адпраўкі SMS-паведамленняў, пагадзіўся крэдытна запэўніць перад ААБ «Беларусбанк» замежнай валюце з выкарыстаннем новых пластыкавых карткі з карт-ранжам у беларускіх рублях, пачаў уніфікацыю пластыкавых карткаў з плацежымі паслугамі EMV (змітавана 5,7 тысячы такіх карткаў), рэалізаваў паслугу валютна-абменных аперацый з выкарыстаннем банкаўскіх пластыкавых карткаў Maestro, Visa Electron (для выкарыстання толькі ў Рэспубліцы Беларусь). Сёлетня плануецца рэалізаваць праект па прыёму навушных грашовых сродкаў у банкаматах з пашырэння функцый аналёзічнасці, аснашчаных установаў «Cash-in».

На пачатак года ААБ «Беларусбанк» устанавіў карэспандэнцкія аддзяленні больш як з 900 банкаматаў з 84 краін свету. Аб'ём разлікаў па знешнеэканамічных аперацыях кліентаў летас склаў 8,5 мільярд даўляраў, што на 50 працэнтаў больш, чым у папярэднім годзе.

Святлана БАРЫСЕНКА.

У мінулым годзе «Беларусбанк» ажыццявіў першы ў рэспубліцы выпуск доўгатэрміновых аблігацый для юрыдычных асобаў. Насельніцтва было прапанавана 8 новых выпускаў аблігацый, у тым ліку 6 выпусаў у беларускіх рублях і 2 выпусаў у еўра з аб'ёмам эмісіі 2 мільяна еўра.

Паводле рэйтынгу, праведзенага РУП «Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папер», банк з'яўляецца лідарам у галіне дэпазітарый абслугоўвання, на якое летась было прызначана 121 акцыянернае таварыства. Аб'ём актываў, якія захоўваюцца ў дэпазітарыі банка, летас павялічыўся на 0,5 трыльёна рублёў і на пачатку гэтага года склаў 2,4 трыльёна рублёў.

Стратэгічнай задачай у гэтым годзе застаецца захаваанне лідарства на рынку банкаўскіх паслуг краіны, павышэнне іх якасці і пашырэнне прадуктовага раду да ўзроўню міжнародных стандартаў на аснове ўдасканалення банкаўскіх і інфармацыйных тэхналогій, тэхнічна аснашчэння банка.

Сёлетня банк плануе павялічыць памер звязаных крэдытных ліній з замежнымі банкам на менш чым да 150 мільянаў даўляраў, павялічыць памер звязаных крэдытных рэсурсаў банку-нерэзідэнтаў не менш як да 125 мільянаў даўляраў, павялічыць ліміты для ажыццяўлення дакументарных аперацый не менш чым да 460 мільянаў даўляраў.

Плануецца прыцягнуць замежныя рэсурсы для крэдытавання замежнай валюце з выкарыстаннем новых пластыкавых карткі з карт-ранжам у беларускіх рублях, пачаў уніфікацыю пластыкавых карткаў з плацежымі паслугамі EMV (змітавана 5,7 тысячы такіх карткаў), рэалізаваў паслугу валютна-абменных аперацый з выкарыстаннем банкаўскіх пластыкавых карткаў Maestro, Visa Electron (для выкарыстання толькі ў Рэспубліцы Беларусь). Сёлетня плануецца рэалізаваць праект па прыёму навушных грашовых сродкаў у банкаматах з пашырэння функцый аналёзічнасці, аснашчаных установаў «Cash-in».

# Открытое акционерное общество «Белагруппобанк» ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2006»

220036 г. Мінск, пр-т Жукова, 3  
Контакт-центр банка: 8-8011-00-8011(звонк бесплатны на тэрыторыі РБ),  
(017) 218-57-77, 8-029-198-5-777(Velcom), 8-029-888-5-777(MTC), 8-025-918-5-777 (BeST)

ЗАБЕРЖУЮ  
Начальник управления  
по ценным бумагам Главного  
управления Министерства финансов  
Республики Беларусь по г. Минску  
В.Н. Омелянович

6) Министерства внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению безопасности юридических и физических лиц.  
в) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:  
- деятельность в области промышленной безопасности;  
- деятельность по обеспечению пожарной безопасности.  
г) Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей.  
д) Министерства связи Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области связи.  
е) Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь на право осуществления деятельности по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи.  
Виды деятельности Банка в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности Республики Беларусь (коды):  
- 65121 Деятельность коммерческих банков;  
- 65210 Финансовый лизинг;  
- 67130 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;  
- 67201 Страховое посредничество;  
- 67209 Иная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением;  
- 70110 Подготовка к продаже недвижимости;  
- 70120 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;  
- 70200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества.  
Банк вправе осуществлять производственную деятельность только для собственных нужд.  
Срок деятельности ОАО «Белагруппобанк» — 10 лет.  
5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагруппобанк» за отчетный год и квартал, предшествующие дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи) на ценные бумаги:

# Краткая информация об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагруппобанк» десятого, одиннадцатого и двенадцатого выпусков для физических лиц на предъявителя.

1. Наименование эмитента: открытое акционерное общество «Белагруппобанк» (ОАО «Белагруппобанк»).  
2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименования органа, его зарегистрировавшего.  
3. Описание акционерного общества «Белагруппобанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агробанк СССР учредительной конференцией 11 февраля 1991 г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 г., регистрационный № 20. Устав Открытого акционерного общества «Белагруппобанк» утвержден общим собранием акционеров 11 февраля 1991 г. (протокол № 1).  
ОАО «Белагруппобанк» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, действующими нормативными правовыми актами действующими на территории Республики Беларусь, а также Уставом Банка.  
Банк является универсальным, входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику. С 1996 года Банк является агентом Правительственной Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительного жилья.  
ОАО «Белагруппобанк» осуществляет комплексное обслуживание предприятий, организаций и граждан, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профессиональных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.  
4. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).  
Местонахождение Банка: 220036, г. Мінск, пр-т Жукова, 3.  
Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01.  
Электронный адрес E-mail: info@bgrp.by

Серия ОД11, номера 000001 — 000008.  
Номинальная стоимость облигации — 5 000 (Пять тысяч) долларов США.  
Начальный срок открытой продажи облигаций.  
Дата начала выпуска облигаций 2 мая 2007 года.  
Срок размещения облигаций.  
В течение 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с 2 мая 2007 года по 1 ноября 2008 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагруппобанк».  
Срок обращения облигаций.  
Срок обращения облигаций — 3 (Три) года с 2 мая 2007 года по 1 мая 2010 года.  
Срок и порядок погашения облигаций.  
Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагруппобанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 2 мая 2010 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.  
Досрочное погашение облигаций производится по истечении 300 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения, выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие купонные периоды.  
При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации, а также не выплаченные (не полученные) ранее купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.  
Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.  
Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода, то есть истечения шести месяцев со дня начала первичного размещения, предусмотренного решением о выпуске облигации, или со дня истечения предыдущего купонного периода соответственно.  
Начисление купонного дохода по облигациям осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 1 мая 2010 года включительно.  
Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.  
Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной 9 (Девяти) процентам годовых.  
Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:  
Dk = (ПН \* К) / 365 \* 366 \* 100  
где:  
Dk — величина купонного дохода;  
К — количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода;  
П — процентная ставка по купону (9%);  
Н — номинальная стоимость облигации.  
При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).  
Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагруппобанк» начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего купонного периода.  
Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигации при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Выплата части купонного дохода не производится.

7. Место и время проведения открытой продажи облигаций.  
Продажа (первичное размещение) облигаций производится филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагруппобанк» после опубликования заверенной управлением по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску краткой информации об открытой продаже облигаций ОАО «Белагруппобанк» десятого, одиннадцатого и двенадцатого выпуска.  
Продажа (первичное размещение) облигаций осуществляется в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ ОАО «Белагруппобанк» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.  
Физические лица, изъявившие желание приобрести облигации, могут обратиться в течение рабочего времени филиалов, отделений и ОПЕРУ ОАО «Белагруппобанк» и внести наличные либо перечислить в ОАО «Белагруппобанк» денежные средства в счет оплаты облигаций.  
Владельцы облигаций могут быть только физическими лицами — резидентами и нерезидентами, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.  
8. Условия отказа в продаже облигаций.  
В продаже облигаций может быть отказано при непредставлении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, справки налогового органа о предоставлении декларации об источниках дохода, вносимых на счет оплаты приобретаемых облигаций и других необходимых документов. Операции с облигациями, подлежащие особому контролю в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, осуществляются при условии предъявления физическим лицом, совершающим операцию, документа, удостоверяющего личность.  
9. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе от выпуска облигаций (запрете продажи).  
При отказе от выпуска облигаций (запрете продажи) банк публикует данную информацию в периодическом печатном издании, где была размещена краткая информация об открытой продаже облигаций, в течение 7 дней со дня получения уведомления о приостановке или решения о запрете проведения открытой подписки на новые бумаги данного выпуска. Банк возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.  
10. Место и время ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.  
Более подробной информацией и проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ ОАО «Белагруппобанк», в течение их рабочего времени.  
Адреса филиалов ОАО «Белагруппобанк» и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:  
г. Брест, ул. Воробьевой, 11, тел.: (8-0162) 27-05-00, 27-05-54.  
г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел.: (8-0212) 36-96-69.  
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел.: (8-0232) 70-03-06, 70-02-92.  
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.: (8-0152) 52-64-76.  
г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел.: (8-0222) 22-13-83, 22-99-68.  
г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел.: (8-017) 209-77-67, 209-77-69.  
г. Мінск, ул. Ольшевского, 24, тел.: (8-017) 228-57-19, 228-59-04.  
г. Мінск, пр-т Жукова, 3, тел.: (8-017) 218-58-35, 218-58-37.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Белагруппобанк»  
Г.А. Сысоев  
Главный бухгалтер  
ОАО «Белагруппобанк»  
М.А. Шаповалова

4. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).  
Местонахождение Банка: 220036, г. Мінск, пр-т Жукова, 3.  
Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01.  
Электронный адрес E-mail: info@bgrp.by

Показатели По состоянию на:  
01.01.2006 01.10.2006  
Прибыль, млн. руб. 27233,6 51855,4  
Рентабельность, %:  
- отношение прибыли к собственному капиталу 2,6 4,0  
- отношение прибыли к средним активам 1,0 1,3

6. Сведения об открытой продаже облигаций десятого, одиннадцатого и двенадцатого выпусков.  
6.1. Сведения об облигациях десятого выпуска.  
Объем эмиссии, количество и вид облигаций.  
Объем эмиссии облигаций составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.  
К открытой продаже предлагаются 20 000 (Двадцать тысяч) дисконтных облигаций на предъявителя.  
Серия ОД10, номера 000001 — 020000.  
Номинальная стоимость облигации.  
Номинальная стоимость облигации — 100 (Сто) долларов США.  
Начальный срок открытой продажи облигаций.  
Дата начала выпуска облигаций 2 мая 2007 года.  
Срок размещения облигаций.  
В течение 1 (Одного) года с 2 мая 2007 года по 1 мая 2008 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагруппобанк».  
Срок обращения облигаций.  
Срок обращения облигаций — 2 (Два) года с 2 мая 2007 года по 1 мая 2009 года.  
Срок и порядок погашения облигаций.  
Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагруппобанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 2 мая 2009 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.  
Досрочное погашение облигаций осуществляется по истечении 300 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения, по цене приобретения.  
При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.  
Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.  
Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода, то есть истечения шести месяцев со дня начала первичного размещения, предусмотренного решением о выпуске облигации, или со дня истечения предыдущего купонного периода соответственно.  
Начисление купонного дохода по облигациям осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 1 мая 2010 года включительно.  
Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.  
Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной 9,5 (Девяти с половиной) процента годовых.  
Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:  
Dk = (ПН \* К) / 365 \* 366 \* 100  
где:  
Dk — величина купонного дохода;  
К — количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода;  
П — процентная ставка по купону (9,5%);  
Н — номинальная стоимость облигации.  
При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).  
Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагруппобанк» начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего

# ФАРМАТНЁМ АМЕРЫКА АЗІІ НЕ САПЕРНІК, а ЦРУ шкоднае для асабістага жыцця

З 19 па 22 красавіка ў сталіцы пройдзе чарговыя эксклюзіўныя паказы фільмаў праекта «КІНАФармат4Х4» у кінатэатрах «Аўрора», «Мір», «Перамога», «Цэнтральны».

Кінамастыры ЗША прапаноўваюць увазе глядачоў новы захопляльны трылер «Ліжывая спакуса», пастаўлены Робертам Дэ Ніра паводле сцэнарыя Эрыка Рота. Карціна намінавалася на прэмію «Оскар» і прэмію Амерыканскага таварыства апэратараў, а на 57-м МКФ у Берліне ўдастоена прызам «Сярэбраны мядзведзь».

Патрыятычна настроенага выпускніка Іельскага ўніверсітэта Эдварда Улсана б'юць падчас Другой сусветнай вайны на рабоце ў ЦРУ. Знаходзячыся ля вытокаў гэтай арганізацыі, ён фарміруе яе асноўныя метады і законы. Галоўнай сферай яго дзейнасці становіцца процістаянне з КДБ. Аднак аднаццаць сваім ідэалам абярнулася ў яго асабістай трагедыяй. Нічо, уключаючы і яго жонку Кловер, і любімага сына, не можа прымуціць Улсана здзяйсняць сваім прынцыпам, якія вымушаюць яго нікому не давярэцца і дзеля дасягнення мэты ахвяраваць усім, у тым ліку і уласнай сям'ёй.

У ролях: Мэт Дэйман, Анжэліна Джолі, Алек Болдуін, Уільям Херт.

Амерыканскімі кінематаграфістамі створана таксама новая ваенна-гістарычная драма «Пісьмы з Івудзімы». Аўтары сцэнарыя — Ірыс Іямашыта і Пол Харіс, рэжысёр-пастаноўшчык — Клінт Іствуд.

Фільм расказвае пра лёс гарнізона чорнага вулканічнага вострава — першага лапіка японскай тэрыторыі, у які сталымі зубамі ўчаліся амерыканская ваенная машына. Для атакавага боку гола вострава мелі вырашальнае стратэгічнае значэнне, і ўз'яць яго было абавязкова для любой дзяржавы. Хоць абараняўся — фактычна быў пасланы на смерць, бо здавацца ў імператарскай арміі было не прынята.

У ролях: Кен Ватанабе, Кадзунары Нінамія, Сідо Накамура і інш. Карціна ўдастоена прэміі «Оскар», а таксама ўзнагарод чыкагскіх кінакрытыкаў і асацыяцыі кінакрытыкаў вяшчальных кампаній.

Драматычны кінабавяк «Спачыванне спадару Помста» створаны кінамайстрамі Паўднёвай Карэйі ўдастоены прызам «За лепшы азіяцкі фільм» і прызам журы рэжысёраў Чан Ву Пак.

Гэта хвалюючая гісторыя глухуюмога хлопца Ру і яго сястры, якой трэба тэрмінова перасадзіць нырк. Нанальні Ру — спадар Пак — толькі што звольніў яго з работы, і Ру са сваёй сяброўкай вырашаюць выражыць дачку Пак, каб на атрыманні выкупу зрачы трансплантатцыю. Але ўсё ідзе не так, як было намечана...

У галоўных ролях заняты Кан Хо Сон, до На Ба, Ха, Гюн Сін, Дэ-Ёнг Лі, Чжы-Юн Лім.

Камедыійны бавяк «Гарачыя навіны» зняты сумесна кінамайстрамі Ганконга і Кітая. Паставіў фільм рэжысёр Джон То. Карціна прымаля ўдзел у афісыйнай праграме прэстыжнага МКФ у Канак.

Паліцыя Ганконга зганьбіла сябе, і каб аднавіць рэпутацыю, назначаюцца піяршчыкі. Цяпер усё сур'ёзна аперыцца па лоўлі злачынцаў павінны транслявацца па тэлебачанні ў прамым эфіры. Для гэтага на галовы паліцэйскіх надзяваюцца міні-камеры. У шматкватэрнай доме заселі бандыты і ўзялі жыхароў у заложнікі. Паліцыя вырашыла скарыстацца сітуацыяй, каб паказаць сябе з лепшага боку.

У фільме здымаліся Рычы Рэн, Нік Чун, Келі Чэн, Суэт Лам.

Раман КОСЦІН.

**Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!**

Сообщаем Вам, что выплата дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы ОАО «Технобанк» за 2006 год будет производиться в кассе Банка с 03 мая 2007 года по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44. Получить дивиденды Вы можете ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по предъявлению паспорта.

Более подробную информацию можно получить по телефону в г. Минске (017) 283 15 10, 237 43 80

**БЕЛОРУССКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК  
на 1 апреля 2007 года  
ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», г. Минск, ул. Мельникова, 8. Код 725.

		в миллионах белорусских рублей		
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2007 г.	01.04.2006 г.
1	2	3	4	5
1	<b>АКТИВЫ</b>			
2	Денежные средства	1101	3 327,2	3 447,7
3	Средства в Национальном банке	1102	2 555,7	2 340,5
4	Государственные ценные бумаги: для торговли	1103	1 504,0	7 065,2
	удерживаемые до погашения в наличии для продажи	11033	0,0	0,0
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	7 579,9	5 304,2
6	Кредиты клиентам	1106	36 806,1	34 820,0
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	0,0	0,0
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	13 176,5	8 172,7
9	Прочие активы	1109	3 708,2	5 177,1
10	<b>ИТОГО активы</b>	<b>110</b>	<b>68 657,6</b>	<b>66 327,4</b>
11	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
12	Средства Национального банка	1202	0,0	0,0
13	Кредиты и другие средства в банках	1205	9 009,5	12 885,8
14	Средства клиентов	1206	28 722,7	24 394,7
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	130,8	4 682,3
16	Прочие обязательства	1209	5 777,7	4 095,1
17	<b>ВСЕГО обязательств</b>	<b>120</b>	<b>43 640,7</b>	<b>46 057,9</b>
18	<b>КАПИТАЛ</b>			
19	Уставный фонд	1211	11 982,6	7 049,5
20	Эмиссионные разницы	1212	0,0	0,0
21	Резервный фонд	1213	1,0	1 395,7
22	Накопленная прибыль	1214	7 257,4	5 903,6
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	5 775,9	9 920,7
24	<b>ВСЕГО капитал</b>	<b>121</b>	<b>25 016,9</b>	<b>20 269,5</b>
25	<b>ИТОГО обязательства и капитал</b>	<b>12</b>	<b>68 657,6</b>	<b>66 327,4</b>
26	<b>ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
27	Требования	1301	25 767,2	24 055,2
28	Обязательства	1302	9 699,5	16 341,9

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2007 года

		в миллионах белорусских рублей		
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2007 г.	01.04.2006 г.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	2 044,4	1 624,0
2	Процентные расходы	2012	1 198,0	780,4
3	Чистые процентные доходы	201	846,4	843,6
4	Комиссионные доходы	2021	1 523,6	1 607,5
5	Комиссионные расходы	2022	46,6	47,5
6	Чистые комиссионные доходы	202	1 477,0	1 560,0
7	Чистый доход от операций с иностранной валютой	203	539,4	430,6
8	Чистый доход от операций с ценными бумагами	204	-5,4	-32,3
9	Доход в форме дивидендов	205	0,0	0,0
10	Чистые отчисления в резервы	206	257,2	33,9
11	Прочие доходы	207	3,0	203,8
12	Операционные расходы	208	1 809,2	1 751,4
13	Прочие расходы	209	151,3	84,2
14	Налог на прибыль	210	219,9	331,2
15	<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	<b>2</b>	<b>422,8</b>	<b>805,0</b>

И.о. Председателя Правления  
Главный бухгалтер

Д.М. Богущ  
Н.А. Кузьмичева

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 20 от 13.02.2007 г.

# ТУТ ЖЫЎІ НЯБЕДНЫ МАСТАК

У гістарычным цэнтры Магілёва на будаўнічай пляцоўцы археолагі зрабілі цікавыя знаходкі

У Генеральным плане развіцця горада Магілёва зацверджана ахоўная зона культурнага слоя. Будаўніц у гэтай зоне можна толькі пад кантролем археолагаў.

Паводле інфармацыі доктара гістарычных навук, загадчыка кафедры археалогіі і спецыяльнага гістарычнага дысцыпліна Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта Ігара Марзалюка, фірма, якая распачала будоўлю на вуліцы Ленінскай, памылкова не аформіла патрэбныя дакументы. Пакуль будоўля прыпынена, і ў катлаване корнаюцца з рыдлёўкамі і кісткамі студэнты гістарычнага факультэта МДУ.

— Тут вельмі цікавыя культурныя слой, — каментуе Ігар Марзалюк. — Гэта месца здаўна называлася Шклоўскім пасадам, які засяляўся з XVI стагоддзя. Тут гісторыя Магілёва адбіта ў зямлі: пачынаючы з асфальту нашых часоў і савецкага перыяду, цаглянага смецця ад бамбёжак Другой сусветнай вайны, потым дарэвалюцыйнага брукаваннага мастава, ніжэй ёсць нават добувыя насцілі, і нарэшце — чорны слой XVI-XVII стагоддзя. Вось там мы і знайшлі цікавыя рэчы.

Высокая чарка з зялёнага шкла выдатна захавалася. Яна была амаль даверку запоўнена сухой зялёнай фарбай. Побач — невялікі акуртаннік кубак з рашоткай вагны для грунтоў. Гэта сведчыць пра тое, лічыць Марзалюк, што на гэтым месцы жыў магілёўскі мастак — майстар, які пісаў абразы альбо фрэскі.



Паводле слоў Марзалюка, гэты мастак быў зусім нябедным чалавекам. Напрыклад, знойдзены кавалкі кафлі — яркія бела-блакітна-сініх адценняў. «Каб абліцаваць печку такой кафляй, трэба быць VIP-асобай! Такую кафлю рабілі толькі пад заказ, гэта было дорага. Тагачасны сярэдні клас абмяжоўваўся адным зялёным колерам, а тут — рознакаляровыя. Праўда, калі чалавек меў грошы, то ў Магілёве на пачатку XVIII стагоддзя можна было набыць

нават ананас!» — цікава расказвае гісторык.

Што ж, месца ў цэнтры Магілёва, дзе цяпер будоўля раскопкі, заўсёды было прэстыжным. Тут у дарэвалюцыйныя часы быў самы шыкоўны гатэль горада пад назвай «Брыстоль», дзе, як бы цяпер казалі, была самая крутая рэстарэрацыя. У гэтым паважным гатэлі, дарэчы, жылі англічане і французы, паслы Антанты, ілі ў Магілёве была стаўка імператара Мікалая II. Цяпер жа тут хочучы пабуда-

нават ананас!» — цікава расказвае гісторык.

Што ж, месца ў цэнтры Магілёва, дзе цяпер будоўля раскопкі, заўсёды было прэстыжным. Тут у дарэвалюцыйныя часы быў самы шыкоўны гатэль горада пад назвай «Брыстоль», дзе, як бы цяпер казалі, была самая крутая рэстарэрацыя. У гэтым паважным гатэлі, дарэчы, жылі англічане і французы, паслы Антанты, ілі ў Магілёве была стаўка імператара Мікалая II. Цяпер жа тут хочучы пабуда-

нават ананас!» — цікава расказвае гісторык.

Што ж, месца ў цэнтры Магілёва, дзе цяпер будоўля раскопкі, заўсёды было прэстыжным. Тут у дарэвалюцыйныя часы быў самы шыкоўны гатэль горада пад назвай «Брыстоль», дзе, як бы цяпер казалі, была самая крутая рэстарэрацыя. У гэтым паважным гатэлі, дарэчы, жылі англічане і французы, паслы Антанты, ілі ў Магілёве была стаўка імператара Мікалая II. Цяпер жа тут хочучы пабуда-

нават ананас!» — цікава расказвае гісторык.

Што ж, месца ў цэнтры Магілёва, дзе цяпер будоўля раскопкі, заўсёды было прэстыжным. Тут у дарэвалюцыйныя часы быў самы шыкоўны гатэль горада пад назвай «Брыстоль», дзе, як бы цяпер казалі, была самая крутая рэстарэрацыя. У гэтым паважным гатэлі, дарэчы, жылі англічане і французы, паслы Антанты, ілі ў Магілёве была стаўка імператара Мікалая II. Цяпер жа тут хочучы пабуда-

нават ананас!» — цікава расказвае гісторык.

Што ж, месца ў цэнтры Магілёва, дзе цяпер будоўля раскопкі, заўсёды было прэстыжным. Тут у дарэвалюцыйныя часы быў самы шыкоўны гатэль горада пад назвай «Брыстоль», дзе, як бы цяпер казалі, была самая крутая рэстарэрацыя. У гэтым паважным гатэлі, дарэчы, жылі англічане і французы, паслы Антанты, ілі ў Магілёве была стаўка імператара Мікалая II. Цяпер жа тут хочучы пабуда-

## ХРЭН ЗА РЭДЗЬКУ НЕ САЛАДЗЕЙШЫ?

Выпівокі Рэчыцы, як кажуць, ужо каля трох месяцаў, хістаюцца ўправа і ўлева, ходзяць у бадзёрным настроі.

І прычынай гэтага стала спыненне фінансавання мясцовага вытворчарства, у якім аматары ўзяць непад'ёмную чарку на грудзі нярадыка «дапачывалі» па куды большых за гасцінчына цэнах. А значыць — усё зразумела... Ды толькі, як гаворыцца, не доўга музыка іграла. Бо ўжо ў міл гэтых выплох будзе прымаць санпрадукцкі раённай бальніцы. Вядома ж, за аплату. Хрэн за рэдзку не саладзейшы?

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

## МАЛАДАЯ І ПРЫГОЖАЯ

17-гадовая дзяўчына, праўда, яшчэ вучаніца, выведла ў знаёмга пін-код, а затым і выкрала яго банкаўскую картку.

Баранавіцкая міліцыя спрацавала апэратыўна і выйшла на зладзею, якая зняла ўжо ў банкамаше 1,6 міль рублёў і паспела патраціць 700 тысяч. І хоць маці дзяўчыны вярнула грошы, крымінальную справу усё ж завялі.

## ТРЫКАТАЖУ І СВАЙГО ХАПЕ

Ночку супрацоўнікамі Пінскай мытні і гарадзкім УКДБ па Брэсцкай вобласці быў затрыманы УАЗ-3303 з сумкамі, загрузжанымі трыкатажнымі вырабамі.

Рэчы польскай вытворчасці з Украіны вёз жыхар Пінска, якога суправаджалі тры легкавушкі. Вадыцелі паспрабавалі «адбіць» грозы, але іх затрымалі. З кантрабандай, коштам больш за 100 міль рублёў разбіраюцца.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

## Валянцінкі ЯКІЯ ЧАСЫ...

Гадзі са тры, мусіць, запалася, вітаючы яго, адрэзу палася: «Ну як вы? У вёску ездзіце?»... А як жа, — усміхаўся ён і з сумкам дадаваў, — куды я зденуся... З падводнай лодкі».

А, між іншым, гэты «транс партны сродак», Пётр Пятровіч абраў сабе сам, бо заўсёды хацеў і рабіў, як лепш. Праўда, не сабе, а іншым... Найперш, ка нешэ, а сям'і. Прынцып — ды не пахвароўшы, паішоў на той свет сабка, — без размоў забраў да сябе інвалідку-маці, асобны пакой у кватэры ёй выдзеліў, даглядаць стаў. Пераважна сам.

Але ж ад жонкі, праз месяц-другі, усё роўна пачу: «Альбо я, альбо яна».

Пётр Пятровіч (што людзей не здзівіла) выбраў другое. Гэта значыць, сабраў матулю, што-колвечы з манаткаў і сышоў. Спачатку — на прыватную кватэру, потым, па вышні залезшы ў даўгі, купіў невялікую двухпакаёвую. І зачыў.

Не скардзіўся, не. Без таго відаць было, наколькі яму няпроста. Бо маці хварэла ўсё больш і больш. Адаведна — капрызла, а найперш... сумавала. Ледазь не кожны прачар завадзіла «любімую пласцінку»: «Сынок, што ты мяне прывёў у гэтую клетку, на гэтую шыбеніцу (сёмы паверх... Аўт.)? Я тут свету не бачу, па зямлі не хаджу... Што ты травіш мяне гэтай хіміяй (лекі мела на ўвазе... Аўт.)?.. Я вадзіць хачу... Са студні сваёй... Ну і гэтак далей.

Сын усё разумеў. Стараўся разважыць, на іншае перавесці размову, паабяцаць, аджартавацца, нечым захапіць, у каторы раз патлумачыць, што жыць, адна, ды ў вёсцы, яна ўжо не зможа...

Калі ж цяпення больш не ствала (а такое, на жаль, здаралася) — псіхавіў: званіў высковаму суседу, каб нагатаў грубок, прасіў некага з сяброў (сваю машыну прадаў) ці наймаў таксі, у багажнік скідаў рэчы і...

Праз гадзіну-другую ў хату да іх, на святло, ужо падцягваліся матуліны сяброўкі, суседзі. Гаманлівы, «мяняліся» прысмакамі, смяляся, часам — нават спявалі.

А потым — канешне ж — госяці, сындзілілі, хата пусцела, і маці, крхку патупаўшы па ёй і стаміўшыся, рэзка мяняла «пласцінку». «Сынок, — ледазь не плакала, — ты ж маёй смерці не хочаш, не? Ты ж мяне тут не кінеш?... То давай, збірай ужо рэчы, паездзем дамоў...»

Сын зноў званіў некаму з сяброў ці наймаў таксі і вёз...

Так, на два дамы, яны і жылі. Гадамі... Пакуль ма-

## «Цытата дня»

Добра апранутая жанчына сяродніх гадоў — сяброўцы: — А ён мне і кажа: «Ну, калі ты ўсё ж надумаеш ажаніцца са мною, дык хутэй думай — вясна, бульбу садзіць хутка, а колькі зарас пападзім, столькі вясенню з'ядзім...»

Племя людаедаў злавля тры чалавекі і вырашыла іх з'есці, а са сяброў смерць праз павешанне, другі — праз уполненне, трэці папарыці відэцел. Людаедаў здзіліліся, але відэцел талі. Мужык пачаў хутка-хутка таліца ў сябе відэцелам са словамі:

«Перад мінулым — схілі галаву; перад будучым — закасай рукавы».

Геры Менкен (1880—1956), амерыканскі публіцыст.

## Усміхнёмся!

«Цытата тут з лесу невялічка Травай заросшая крынічка». Якуб КОПАС.

## Крынічка

Рубрыку вядзе Валянціна ШПЛЕЎСКАЯ, тэл. 285-88-81 № 12 (230)

## Садовы кампост

Арганічнае ўгнаенне не заўсёды можна купіць, асабліва складана гэта некаторым дачнікам, дык вось, у якасці крыніцы арганічных рэчываў і выкарыстоўваецца садовы кампост. Кампаставанне дазваляе даволі танна і эфектыўна ператвараць адходы кухні і прысядзібнага ўчастка ў каштоўны матэрыял, які ўзабагачае глебу пажыўнымі рэчывамі. Для прыгатавання добрага кампосту выкарыстоўваюць любя адходы кухні, саду, якія неабходна старанна перамяшаць. Чым больш разнастайны матэрыял, які ўносіцца ў кампост, тым хутчэй праходзіць яго разлаганне.

Травяную зямлю атрымліваюць пры кампаставанні травяной масы. Для яе прыгатавання выкарыстоўваюць надземную частку траў, а таксама карані разам з зямлёй, укладваючы іх у бурты. У кампост добра дадаць торф, гной, молаты валячкі і мінеральныя ўгнаенні. На працягу лета бурт паліваюць вадою, фекаліямі або гноевай жывкай, некалькі разоў пералапакаваюць і старанна перамяшаюць. Праз год атрымліваюць рыхлую, структурную зямлю з нейтральнай рэакцыяй. Травяная зямля змяшчае 8—10 працэнтаў гумусу і з'яўляецца выдатным субстратам для ранніх агуркоў, таматаў і ранніх бульбы.

Парніковую зямлю атрымліваюць у выніку двух-ці трохгадовага кампаставання гною і сугліністай глебы ў суадносінах 1:1. У працэсе кампаставання зямлю некалькі разоў перамяшаюць, дадаючы пры гэтым мінеральныя ўгнаенні, ваду ці гноевую жывку. Пасля кампаставання парніковая зямля змяшчае 15—25 працэнтаў арганічных рэчываў і гумусу, мае нейтральную рэакцыю, у ёй змяшчаецца вялікая колькасць пажыўных рэчываў. Яна з'яўляецца добрым асродкам для вырошчвання расады, дэкарэатывных і агародных культур.

Кампосную зямлю атрымліваюць пры змешванні кампосту з агароднай зямлёй. У выніку ўтрыманне гумусу ў ёй змяняецца ад 6—8 працэнтаў, а колькасць мінеральных гліністых рэчываў павялічваецца. Гатовая кампосная зямля мае нейтральную ці шчэлачную рэакцыю і прыгодная для вырошчвання агародніны, пладовай і дэкарэатывных дрэў, ягаднікаў, кветак.

## Сакрэты добрага ўраджая

Насенне высяваецца ў залежнасці ад яго велічыні (чым меншае насенне, тым на меншую глыбіню яго высяваюць), тыпу глебы і яе вільготнасці. Самае дробнае насенне раскідваюць па паверхні грядкі і крышчу прысыпаюць зямлёй. На пясчаных, супясчаных і лёгкіх сугліністых глебах, якія хутка перасыхаюць, насенне запраўляюць на большую глыбіню (на 2—4 см), чым на цяжкіх глебах (сярэдні і цяжкі суглінак, гліністыя). Калі вясна з вялікай колькасцю ападкаў, насенне размяшчаюць бліжэй да паверхні, у сухую вясну — наадварот. Сяньч насенне траба ў вільготную глебу, а вось паліваць пасля сябу не варта — усходы атрымаюцца радкімі, нераўнамернымі. Лепш добра паліць грядкі напрыроднаі сябу. Насенне ў барэдзкіх прысыпце сухой лёгкай глебай альбо торфам, а затым добра было б яе прысыпчыць: пакладзіце зверху пасеву шырокую дошку і крхку націсніце рукамі.

# Аб'яднанню «Белутармет» — 85 гадоў ТУТ РОБЯЦЬ СПРАВУ ДЗЯРЖАЎНАЙ ВАЖНАСЦІ



1 бычкоў-свіней вырошчваем, станкі, электрарухавікі вырабляем, і металалом збіраем, і нават плавім метал...

Так гаварылі ў дзяржаўнай аб'яднанні «Белутармет» падчас намага візіту сюды. А нагода для візіту была самая што ні ёсць сур'езная: тут адзначаюць 85-годдзе з дня стварэння ў савецкай краіне колішняга ведамства «Металагандаль», або арганізацыі, якая некалі і паклала пачатак «Белутармету». На гэту арганізацыю на той час і была ўскладзена задача па зборы і нарыхтоўцы металалому. Няма гэтага металалому сабраны з таго часу, шмат якой прадукцыі атрымалі з яе народнага гаспадаркі былога Саюза і ўжо нашай краіны. Былое ведамства «Металагандаль» колкі разоў пераўтваралася і рэарганізавалася, мяняла свае назвы, пакуль не набыло цяперашні выгляд. Што ўяўляе сабой сучасны «Белутармет»? Гэта шырокаразналікаванае аб'яднанне, якое, як зразумела ўжо, мае разнастайныя віды дзейнасці. У яго склад уваходзяць 6 профільных абласных самастойных прадпрыемстваў, якія налічваюць дзесяткі спецыялізаваных цэху і ўчасткаў у зонах сваёй дзейнасці: прадпрыемства «Белколермет» разам з даччыным прадпрыемствам у Жодзіне, прамысловыя прадпрыемствы «Палессеэлектрамаш» з Луніна і «Тэхнапрыбор» з Магілёва, а таксама сельскагаспадарчае прадпрыемства «Арэхўскае» ў Кобрынскім раёне, або, згодна з афіцыйным структурным раскладам, — філіял «Арэхўскае» прадпрыемства «Брэстутармет». Словам, цэлая вытворная імперыя, якой, безумоўна, не так лёгка кіраваць, у якой пры гэтым няма яднана структура адзінай патрабуецца, так сказаць, кіравання ў чыста ручным рэжыме, г.зн. непасрэдна кіравання, а не шляхам тэлефонных звязкоў з Мінска. Напрыклад, на час падрыхтоўкі гэтага матэрыялу кіраўнікі «Белутармета» практычна не вылазілі з магілёўскага прадпрыемства «Тэхнапрыбор». Аднак пра асобныя аспекты дзейнасці «Белутармета» яшчэ будзе сказана ніжэй, а цяпер больш дэ-

вельмі востра рэагуюць, калі бачаць, як у некага з іх патэнцыяльных здатчыхаў лому гэты самы лом літаральна вяляцца пад плотам.

— Ды здайце яго нам, — заклікае намеснік генеральнага дырэктара аб'яднання Мікалай Бондар. — Не чакайце, пакуль ваш камбайн, які ўжо адпрацаваў сваё і стаць без усялякай патрэбы, таў. Плата за ўсе адпаведныя паслугі або за тое, каб парэзаць металалом на месцы, пагурыць яго і даставіць у цэх (для далейшай перапрацоўкі), як значнае ў Гатаве, зусім невялікае. \*\*\*  
Вядзь, не варта нагадваць пра вядзь збору і нарыхтоўкі металалому ў нашай краіне, якая не мае адпаведных прыродных багачыў. Металалом аб'яўлены ў нас стратэгічным рэсурсам, ні адзін кілаграм яго не павінен заставацца безгаспадарным, без усялякай карысці валяцца пад тым жа плотам. На яго нарыхтоўку практычна ўведзена дзяржаўная манопалія, існуе дзяржаўны заказ; яго забаронена прадаваць за мяжу (за выключэннем таго металалому і адходаў металапрацоўкі, якія нельга выкарыстаць у краіне). Правядзенне адзінай палітыкі ва ўсёй гэтай адказнай справе і даручана менавіта дзяржаўнаму аб'яднанню «Белутармет», якое пры гэтым выступае ў ролі дзяржаўнага заказчыка. Разам з тым «Белутармет», згодна з папярэднямі заключэннямі дагавораў, непасрэдна сам і нарыхтоўвае металалом на прадпрыемствах і ў арганізацыях. Пры гэтым варта ўдакладніць: тыя ж прадпрыемствы, калі яны маюць сваю ліцэнзійную вытворчасць, могуць выкарыстоўваць свой металалом і адходы металапрацоўкі непасрэдна ў сябе або адраджаць яго для ліцэен іншых прадпрыемстваў. Усё гэта, тым не менш, робіцца са згоды «Белутармета», па яго нарадах. І яшчэ: зборам металалому, але ўжо ў населеных пунктах, займаецца і Белкаспасоц. Колькасць «саюзаўскага» металалому зусім невялікая, пры гэтым ён усё роўна паступае потым у цэх і на ўчасткі «Белутармета». Словам, увесь рух металалому ў краіне тут дакладна фіксуецца, вядзецца яго строгі ўлік.

Такім чынам, «Белутармет» выступае як непасрэдным арганізатарам і каардынатарам усёй справы, так і яе непасрэдным удзельнікам. Прычым «Белутармет» нарыхтоўвае і найбольшую колькасць металалому. У мінулым годзе ў краіне вернула ў гаспадарку 1250 тысяч тон металалому і адходаў такіх званых чорных металаў — з гэтай колькасці амаль мільён тон прайшоў менавіта праз цэх і ўчасткі «Белутармета». «Мы яго ў сябе сартуем, напрыклад, асобна адбіраем адходы з легіраванай сталі, адходы чыгуна і г.д., паке-туем, рэжам на кавалкі патрэбных размероваў — у адпаведнасці з патрабаваннямі стандартаў і тэхнічнымі ўмовамі. Словам, усё робім для таго, каб потым металургі маглі без усялякай праблемы загрузіць гэты металалом у свае плавільныя печы», — расказваў намеснік начальніка вытворча-нарыхтоўчага аддзела ў Гатаве Ігар Аўтуховіч.

Куды адраджаецца сабраны і перапрацаваны «Белутарметам» металалом? У асноўным на Беларускі металургічны завод у Жлобіне, які ў свой час, пры яго ўзвядзенні, у сваёй вытворчай нямецкай вытворчасці. Тут, у прыватнасці, устаноўлены нажніцы з намага-нем 900 і 1200 тон. Тут задзейнічаны таксама магутныя прасы, якія пакачваюць лом, стружкарэ-білка. Прычым усё цэхі «Белутармета» аснашчаны спецыяльнымі магутнымі высокапрадукцыйнымі пагрузачна-разгрузачнымі машынамі (у аб'яднанні гэтыя машыны называюць фукамі, па назве замежнай фірмы-вы-

творцы). У выпадках, калі нельга перапрацаваць лом механічным шляхам, з дапамогай тых жа нажніц або прыставак газарэзчыкі. Зрэшты, перапрацоўка лому з дапамогай ручной газарэзкі займае адносна невялікі працэнт. Да газарэзчыкаў звычайна паступаюць станы ад станкоў і да таго падобныя «дэталі», на барысаўскім участку з дапамогай газарэзкі разбіраюць браніраваныя карпусы былых танкаў.

«Белутармет» мае свой невялікі аўтамабільны парк, які налічвае 360 МАЗуў, апошнія і задыянаваны на тым жа самавывазе металалому ад здатчыхаў. Варта адзначыць такі факт: увесь лом, які паступае ў цэхі «Белутармета», абавязкова правяраецца на радыяактыўнасць, піратэхнічнасць і іншыя паказчыкі яго якасці. Як значнае ў Гатаве, часам можна натрапіць на здзедзены да іх аўтамабіль, у якім нават бензін не зліты. Лёгка ўявіць, які небяспечны феверверк можна атрымаць у выніку той жа газарэзкі, калі не правесці папярэдні строгі ўваходны кантроль. \*\*\*  
Сваё 85-годдзе «Белутармет» сустракае з добрымі вытворчымі вынікамі. Так, у мінулым годзе рост таварнай прадукцыі склаў тут 108 працэнтаў, больш чым на 6 працэнтаў павялічылася прадукцыйнасць працы, на 13 працэнтаў знізілася энергаспажыванне. Ужо сказана, колькі ў аб'яднанні нарыхтоўвае лому чорных металаў. Тут разам з тым займаюцца на нарыхтоўку лому і адходаў каларовых металаў. Лёгкая «каляровага» лому ў краіне накіравана ў гаспадарчы абарот 21,2 тысячы тон.

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

Пра тое, як гаспадарыць у «Белутармеце», даволі красамоўна сведчыць наступны факт. Яшчэ не так даўно самастойна гаспадарыла на арандаваных плошчах Жодзінскага кавальскага завода

талева спыніцца на яго асноўнай функцыі, а яна, вядома ж, па-ранейшаму заключаецца ў зборы, нарыхтоўцы і ў карпатлівай перапрацоўцы металалому. Прычым у «Белутармеце» да гэтай сваёй асноўнай функцыі ставіцца з надзвычайнай адказнасцю. Напрыклад, тут

Гатаўскім (пад Мінскам) і Барысаўскім. У прыватнасці, Барысаўчане за мінулы месяц з усёго перапрацаванага імі металалому амаль палову яго забралі ў здатчыхаў менавіта такім вострым чынам, г.зн. самі, а ў Гатаве падобны самавываз даходзіць да 80 працэн-

з іх непасрэдна ў цэхі аб'яднання паступіла 16 тысяч тон. Прычым большая колькасць гэтага лому непасрэдна ў цэхах жа «Белутармета» перапрацавана ў неабходную металаруду — пруток, катанку, загатоўкі для будучых фланцаў, утулак і г.д., гэта прадукцыя паступіла прадпрыемствам Беларусі.

